

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 79 (6055) 6 красавіка 1938 г., серада ЦАНА 10 КАП.

ВЫСОКА ПАДНЯЦЬ УРАДЖАЙНАСЦЬ ІЛЬНУ!

Учора апублікавана пастанова Савета Народных Камісароў Саюза ССР «Аб мерапрыемствах па ўздыме ўраджайнасці і паліпашэнню якасці валакна і насення ільну-лаўгунца». У пастанове адзначана, што, з прычыны недавальняючай работы зямельных органаў, было сарвана выкананне ўраджайнасці ільну. Яшчэ ў 1935 г. рашэннем партыі і ўрада аб павышэнні ўраджайнасці ільну ў 1936-1937 г.г. асталася на ўзроўні 2,5-2,8 цэнтнера з гектара.

Совет Народных Камісароў Саюза ССР у сваёй пастанове вызначае канкрэтныя мерапрыемствы, якія павінны забяспечыць уздым ўраджайнасці і паліпашэнню якасці ільну.

Гэта пастанова для калгасаў найбольш важнае значэнне. Роля ільняводства, як рашучай культуры сацыялістычнага земляробства БССР, агульнавядома. Па ільну БССР займае адно з першых месцаў у Саюзе. Дастаткова сказаць, што з 9.654 калгасаў рэспублікі лён сеюць 6 з лішнім тысяч калгасаў.

Трапіцкіна-бухарынскія і нацыяналізацыйныя банкі, якія арудавалі ў зямельных і загатоўчых органах, у працягу рэвалюцыйнага пераўтварэння партыі і ўрада па ўздыме ўраджайнасці ільну, па-шкодліва плавалі па сабытных плянах, забывалі насенную справу, ўсімі спосабамі сабатавалі машынае пераборанне, зрывалі севароты і т. д. Партыйныя і саветскія арганізацыі і зямельныя работнікі рэспублікі абавязаны пярэць і аблізваць усе сілы, усе рэсурсы на тое, каб поўнацю ліквідавалі вынікі шкодлівага ў галіне ільняводства.

Пастанова СНК ССР вызначае канкрэтныя пляны барацьбы за ўздым ураджая, за паліпашэнне якасці валакна і насення ільну-лаўгунца. Канкрэтна разгортваюцца намагаючыся трапіцкіна-бухарынскія шпіёны заблытаць насенную справу. На гэтым рашучым участку ільняводства наваляцца большасць паралак. Пастанова Саюза ўрада зацвердзіла план сартавання і насеннаводства пасеваў на 1938 год у колькасці 1.450 тысяч гектараў, у тым ліку па БССР — 200 тысяч гектараў. Інакш кажучы, пашыраць рэспубліцы ўжо ў гэтым годзе працяг папярэдня лён толькі сартаваным насеннем.

Касуецца існаваўшыя да гэтага часу школьныя сістэмы і наваляцца большасць паралак ў сартаванні і насенні ільну-лаўгунца. Зацверджана 54 сартавальна-наваляцкіх пунктаў па ільну-лаўгунцу, з іх 8 пунктаў у БССР. Каб забяспечыць больш надзейнае і рэгулярнае снабжэнне калгасаў сартаваным насеннем, існуючыя насенныя ільнявыдныя пераўтварэнні ў дзяржаўныя міжрайонныя ільнянасенаводчыя станцыі. Дакладна вызначаны іх заданні ў БССР такіх стаячых арганізацыйна.

Разам з гэтым пастанова саюза ўрада вызначаны рашучыя арганізацыйныя і арганізацыйныя мерапрыемствы па ільну. Саветскія арганізацыі і зямельныя органы абавязаны забяспечыць дэталіраванае ўважэнне ва ўсе ільнявыдныя калгасы прыпільных севаротуў. Пачынаючы з 1938 года, палікам забараняецца сабы ільну па асноўнаму ворку. Лён павінен засявацца толькі па заблыта. Пруджэныя мерапрыемствы па доглядзе пасеваў, па спецыяльнаму пераборанню, абмалоту, расшышу і замочцы ільну і т. д.

Таксама прадугледжаны мерапрыемствы па правільнай арганізацыі працы ўнутры брыгад і звышбрыгад. Усталявацца паралак прамававання звышбрыгад і членаў звышбрыгад па пераважнасці не усталяваліся пільна злучы ільня-прадучы. Гэтае мерапрыемства будзе садзейнічаць шырокаму разгортванню стыхаўскага руху. Намечаны мерапрыемствы па яшчэ большаму тэхнічнаму ўзбраенню ільняводчых МТС і калгасаў.

Соўнарком Саюза патрабуе ад саветскіх арганізацый, ад зямельных органаў «неадкладна прыняць практычныя меры па тым, каб гэта рашэнне было спецыяльна праведзена ў жыцці і каб на яго аснове быў забяспечан тутэйшы ўздым ўраджайнасці ільну».

Да гэтага часу Наркамзем рэспублікі дэталі прадуе над пытаннямі павышэння ўраджайнасці ільну. Уважэ хопы-бы пытанне аб такім паліпашэнні пад лён, як кавушына. Вядома, што тут вельмі пашырэннем было шкодліва. У свой час у Наркамзем склалі спецыяльную зводку, па якой лічылася, што ў БССР 44 проц. зямлі, не прыгоднай пад пасев кавушыны. Але з гэтага шкодлівага акту і па гэты час не зроблена належных вывадаў. У Наркамзем сталі на шкодны шлях — змяшчаць розныя сарты кавушыны. Больш таго, тут прымаюць меры, каб усякі размежаванні паміж двухкласнай і аднакласнай кавушынай былі, па сутнасці, сідэты. Гэта ў той час, калі ёсць неабходнасць прывесці размежаванне раёнаў па пасеву аднакласнай і двухкласнай кавушыны.

У рэспубліцы палёка не закончана засылка насення кавушыны. Асабліва нецярпіма становіцца ў Асвейскім, Лепельскім, Расонскім, Жлобінскім, Кармянскім, Рагачоўскім, Уваравіцкім, Касцюковіцкім, Клімавіцкім і Крычавскім раёнах.

Не менш важным у барацьбе за ўраджай ільняводства ўважэнне ў паку па лён мінеральных умяшчэнняў. Пакуль што толькі 17 раёнаў выкарыстоўвалі заводу мінеральных умяшчэнняў. Больш за ўсё адстае Рамельскае вобласць. Па рэспубліцы план выкарыстання на 88 проц. У гэты ж час Чачарскі раён выкарыстаў план вывазі мінеральных умяшчэнняў толькі на 13 проц., Вялікініцкі — на 11 проц., Прапойскі — на 8 проц., Чырвонослонскі — на 16 проц., Чэрвеньскі — на 13 проц. Ужо адно гэта паказвае, што кіраўніцтва некастрычных раёнаў не арганізуюць большасць барацьбы за высокі ўраджай ільну.

Асабліва пярэць, калі ў рэспубліцы ўжо разгортваюцца паліявыя работы, пельма марудзіць ці адной хвілінкі. Раёныя выканаўчыя камітэты павінны ў самым бліжэйшым дні даць кожнаму калгасу канкрэтныя арганізацыйныя ўказанні па севе, доглядзе і ўборцы ільну. Кожны калгас павінен мець чоткую, канкрэтную праграму барацьбы за высокі ўраджай. Трэба максімальна скарыстаць вопыт стыхаўскага — пералавікоў ільняводства.

Зараз па рэспубліцы шырока разгортваюцца сацыялістычныя спаборніцтва за высокі ўраджай ільну. 294 брыгады абавязаліся атрымаць сярэдні ўраджай па ільнявалакні ад 10 да 12 цэнтнераў, 442 звышбрыгады ад 12 да 17 цэнтнераў ільнявалакні звыш 12 цэнтнераў з гектара. Астатнія па-большавіку па падтрыманні ініцыятыву гэтых выдатных людзей, па-большавіку прапавяць вал тым, каб вопыт пералавікоў стаў звышбрыгад у ільнявалакні, і рэспубліка атрымае сапраўды высокі ўраджай ільну.

Пастанова Саюза ўрада павінна стаць вядомым кожнага калгасніка. Яшчэ адна пільна — 24 сакавіка — была надрукавана пастанова СНК ССР і ЦК ВКП(б) аб плане кантрактаў ільну і каналеў у 1938 годзе. Гэтыя пастановы ўздымаюць сабою разгортванню праграму большасціх мерапрыемстваў у барацьбе за высокі ўраджай ільну.

Справа гонару партыйных і саветскіх арганізацый, зямельных органаў, усяго калгаснага актыва рэспублікі — па-большавіку ўважэліць стыхаўскага руху калгасных мас за высокі, устойлівы ўраджай ільну.

Разгорнем соцспаборніцтва за дастойную сустрэчу 1-га Мая! Да ўсіх рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых прамысловасці БССР.

Палёт на Паўночны полюс на пошукі самалёта «Н-209».

Найвышэйшы манумент сталінскай эпохі. У гонар 1-га Мая.

АРТЫКУЛЫ:

К. П. Власенка.—Будні дэпутата.

Д. Ф. Марцін.—Самы каштоўны капітал.

ВЫСТУПЛЕННІ У ПАЛАЦЕ АБШЧЫН СУПРОЦЬ ПАЛІТЫКІ ЧЭМБЕРЛЕНА

ЛОНДАН, 5 красавіка. (БЕЛТА). Учора лейбарыст Грынвуд унёс на абмеркаванне палаты абшчын прапанову аб выражэнні недавер'я ўраду. Матывуючы гэту прапанову, Грынвуд заявіў: «Дэмакратычныя краіны свету павінны ведаць, што ў Англіі ёсць такія сілы, якія не пойдучы на адмаўленне ад абавязальстваў, узятых на сябе Англіяй. Мільёны англійскіх грамадзян, — прадаўжаў Грынвуд, — абвясцілі, што яны будуць падтрымліваць палітыку, аснованую на прынцыпах Лігі нацыі і калектыўнай безапаснасці. Лейбарысцкая партыя палкам нягодна з блізкавай і небяспечнай палітыкай, якая праводзіцца англійскім прэм'ерам».

Алкаваючы на выступленне Грынвуда, Чэмпберлен са злосцю заявіў, што за апошнія 9 тыдняў спрэчкі па

пытаннях замежнай палітыкі выдучы ў пятнаццаты раз, і яму няма неабходнасці паўтараць сказанае ім нядаўна ў палаче абшчын.

Падкрэсліўшы, што скасаванне дазволу продажы зброі рэспубліканскай Іспаніі з'яўляецца яму багатым неясенным вынікам, Чэмпберлен заявіў, што ўрад не мае намеру змяняць сваю палітыку ў гэтым пытанні.

Выступіўшы ў спрэчках лейбарыст Гардон Макданальд заявіў, што Чэмпберлен «дапусціў сур'ёзную памылку, калі адхіліў прапанову Саюзага Саюза аб скліканні канферэнцыі дэмакратычных дзяржаў».

Прапанова аб выражэнні недавер'я ўраду, унесена лейбарысцкай апазіцыяй, была адвергнута большасцю 359 галасоў супроць 152.

РЭСПУБЛІКАНСКАЯ ІСПАНІЯ Ў БАРАЦЬБЕ З ФАШЫЗМАМ

БАРСЕЛОНА, 3 красавіка. (БЕЛТА). — Два разы ў жыцці я баўся грядзе на карту, — сказаў паліт. — Спачатку ваіны, — каб не бачыць, як далёк ад нас СССР, і цяпер, — калі вораг так блізка ад Барселоны.

Прадос — рабочы, паэт Іспаніі, арабіў свой вывад.

У 38 год, сямейны чалавек, ён зацікаўся добраахвотнікам на першым закліку міністэрства асветы, дзе ён працуе. Разам з ім зацікаўся адзін з лепшых знаткоў мастацтва дырэктар аддзела прыгожых мастацтваў Рэнаў.

Юнакоў-добраахвотнікаў народнай арміі ў Іспаніі ўжо 20 тысяч. Правіцны і гарды спаборнічаюць у выборы добраахвотнікаў, і выканом аб'яднанай сацыялістычнай моладзі адуляе, што калі спатрэбіцца, то ён даць і трыюку і чарвертую дзівіні.

Партыі і арганізацыі пярэда аб'яцваюць даць 100 тысяч добраахвотнікаў.

У Іспаніі амаль няма больш людзей, якія б не належалі да партыі ці арганізацыі. Таму гэта аб'яцанне — аб'яцанне мас.

Пры адступленні сяляне змяшчаюцца з байцамі. Яны часта падбіраюць упавшыя вінтоўкі, і камандыры, пералічваючы байцоў, не бачыць убылі людзей.

Заводы крываюць рэвалюцыйны працяг 72 гадзіны ў тыдзень. Да «спячых калонаў» сталі прылічваць лодыраў і бюракратуў.

І так — у кожным горадзе і ў кожнай вёсцы. Уважэчыўшы сябе Мадрыд зноў падтрымае наступленне на гвалдахарым фронт, каб адлігнуць ворага. Ён аддае свае лепшыя часткі ўсходняму фронту, пацвярдзе дзівіні моладзю Правіцны Хаен ідзе па наборы добраахвотнікаў пералавца. Рэспубліканскі тыл спіскаецца, як сталіная прыжыцця, каб ударыць па ворагу.

У АБАРОНУ АЎСТРЫЙСКАЙ КУЛЬТУРЫ

ПАРЫЖ, 5 красавіка. (БЕЛТА). Учора ў тэатры «Ренсанс» Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў для абароны культуры быў арганізаван інтэрнацыянальны мітынг у абарону аўстрыйскага народа і аўстрыйскай культуры.

З прамовамі на мітынг выступілі Генрык Ман, Розамунд Леман, Людвіг Рэа, Іосіф Рот і Луі Арагон. Апрача таго, былі агалошаны тэксты прамоў Фейхтвагнера і Эмілі Людвіга, а так

сама прывітаны Раман Ралана і Саюза саветскіх пісьменнікаў за палісімі А. Талстога, М. Кальцова, Фадзеева і іншых. У прамовах, поўных абурэння фашысцкім вярварствам, пакрысцівалася, што сусветная інтэлігенцыя і яе перадавы атрад, калры якога шырцацца з кожным днём, адмаўляюцца ад прымірэння з нагім гвалтам гітлераўскага фашызма супроць Аўстрыі.

РАЗГОРНЕМ СОЦСПАБОРНІЦТВА ЗА ДАСТОЙНУЮ СУСТРЭЧУ 1-ГА МАЯ!

Да ўсіх рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых прамысловасці БССР

Дарагія таварышы! Набліжаецца знамянавая дата — дзень інтэрнацыянальнага пролетарскага свята — 1-е Мая. Кожны год наша краіна сустракае гэты дзень новымі перамогамі ва ўсіх галінах народнай гаспадаркі, ламаюць ворага перад усім светам велізарную сілу сацыялізма, яго беспрэчную перавагу над капіталістычным ладам.

Вось і сёлетая наша радзіма ідзе да свайго свята поўная радасных поспехаў, магутная і багатая.

Нашы заводы і фабрыкі, аваяваючы складанейшую тэхніку, атрымваюць у выніку двух сталінскіх пяцігодкаў, з кожным днём павялічваюць выпуск новых машын, станкоў і рознастайных тавараў шырокага ўжытку для працоўных нашай краіны.

Калгасная вёска, асншчывая пералавой тэхнікай, з поспехам ажыццяўляе сталінскі лозунг аб 7-8 мільярдах пудоў зерняных. Павялічваецца вага прапалы, расце калгасная замочнасць.

У нашым народзе з кожным днём выдзяляюцца новыя і новыя героі і героіні, якія ў імя славы і магутнасці сваёй радзімы робяць выдатныя павыгі, ідуць па рызыку, не шкадуючы сваёй сілы і жыцця, дабіваюцца выканання паставленых перад імі дзяржаўных заданняў. Яшчэ не ўцяглася радасць, выкліканая зваротам мужчын палітпайны ў дзяржаўныя станцыі «Паўночны полюс». Храбрая чырвёра. Героі Саюзага Саюза тт. Панапіні, Шыршоў, Кракель і Фёлаў у асабілі ў сябе гераізм і алагу свайго народа, які ў сваім асяроддзі мае сотні тысячных герояў, гатовых на любыя павыгі ў імя росквіту сваёй любімай радзімы.

Наша краіна атрымала буйнейшую перамогу, разбурыўшы амянны гнёды права-трапісцішкіх, нацыяналі-фашысцкіх шпіёнскіх банд Слаўная партыя Леніна-Сталіна, наша сацыялка разведка на чале з сталінскім наркамом таварышам Ежовым выкрылі і абшчэпалілі гэту агідную брыдоту. Пролетарскі суд выкаваў волю народа — прыгвардыў да расстрэлу банду арганізатараў права-трапісціскага блока.

Як ніколі, наш народ зараа моцна агуртован вакол сваёй большасцінай партыі, якою вялікая друга, бацькі і настаўнікі таварышы Сталіна

Свае маналітнасць, сваё маральна-палітычнае адзінства і агуртованасць вакол партыі Леніна — Сталіна саветскі народ прадэманстравалі на выбарах у Вярхоўны Совет ССР, аднадушна аддаўшы свае галасы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Выбары ў Вярхоўны Совет ССР з'явіліся трыумфам перамогі ленінска-сталінскай нацыянальнай палітыкі, трыумфам Сталінскай Канстытуцыі.

Таварышы рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя прапрыемстваў БССР! Наша рэспубліка стаяць зараз перад пільна знамянальнымі датамі — святам 1-га Мая і выбарам у Вярхоўны Совет ССР.

Мы — рабочыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі і служачыя гомельскага завода сельскагаспадарчых машын імя Л. М. Кагановіча — уступаем у сацыялістычнае спаборніцтва за дастойную сустрэчу гэтых дзю важнейшых дат і заклікаем вас паславаць нашаму прыкладу. Няхай кожны завод, фабрыка, арцель, пах, брыгада, кожны раён і інжынерна-тэхнічны работнік возьме на сябе канкрэтнае абавязальства да пролетарскага свята 1-е Мая.

Выбары ў Вярхоўны Совет БССР беспрэчна пройдуць ва ўмовах яшчэ большага ўздыму палітычнай і вытворчай актыўнасці працоўных мас. Яны прадэманструюць несакадзальную сілу Саюзага Саюза і яго неадлучнай часткі БССР — фарпаста на граўніцы з капіталістычным светам. Трэба неадкладна разгарнуць агітацыйна-прапагандавую работу ў масах, каб ні адзін выбарчыч не акажэцца па-за нашай увагай.

Нашы работчы калектывы вылучыць са свайго асяроддзя 144 членаў, якія аб'явацца 5 разоў у месяц праводзіць звышбрыгад у пяхах, з выбарчычымі былога выбарчага ўдзельна вылучаюць Канстытуцыю і «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет ССР», азнамяляюць іх з усімі бягучымі пытаннямі жыцця нашай краіны і ўсяго свету, арганізуюць калектывныя паходы ў кію.

Мы абавязваемся яшчэ больш паліпашыць гэту работу з тым, каб дакладна вывучыць Канстытуцыю БССР і Палажэнне аб выбарах, каб ахапіць палітычнай агітацыяй літаральна ўсіх выбарчычым, каб правесці выбарчую кампанію на высокім палітычным узроўні.



Вырощаецца і вылучаць новых кадры. НА ЗДЫМКУ: тав. Дрэвін — машыніст-кравіц-посаец дало Віцебск, ініцыятар сацыялістычнага ўздыму, атдады звышбрыгадны асноўны вылучаць на работу пералавца тав. Віцебск. Тав. Дрэвін узначаліў лётны навіоўны пільноў асноўны вылучаць «Почётнаго жэлезнадарожніка» і імяным гадзінікам. (Белсаафотэ).

ПАЛЁТ НА ПАЎНОЧНЫ ПОЛЮС НА ПОШУКІ САМАЛЁТА „Н-209“

4 красавіка ў 8 гадзіны раніцы самалёт «Н-212», пілотаў лётчыкаў-ардынаנסам тав. Машкоўскі, вылучаць з вострава Рудольфа ў раён Паўночнага полюса на пошукі самалёта Леваўскага «Н-209».

У 7 гадзін 20 мінут «Н-212» знаходзіцца над Паўночным полюсам. Адтуль тав. Машкоўскі павёў машыну па нулюму мердыяну да 89 градусаў

паўночнай шыраты. Потым ён павярнуў назад да вострава Рудольфа, дзе ўдала прызямліўся ў 14 гадзін 05 мінут.

У часе ўсяго палёту, які адбыўся на вышыні каля 1500 метраў, бачнасць была вельмі добра. Увесь зніжак стараяна аглядаў лёдавыя палі, але нічога не выявіў.

ДЭКАДА АЗЕРБАЙДЖАНСКАГА МАСТАЦТВА Ў МАСКВЕ НДКРЫЦЦЁ ДЭКАДЫ

На спектаклі прысутнічалі таварышы: І. В. СТАЛІН, В. М. МОЛАТАЎ, Л. М. КАГАНОВІЧ, А. А. ЖДАНАЎ.

5 красавіка ў філіяле дзяржаўнага ордэна Леніна Акадэмічным Вялікім тэатры Саюза ССР адбылася дэкада Азербайджанскага мастацтва ў Маскве.

Калектыв Азербайджанскага Дзяржаўнага тэатра оперы і балета імя М. Ф. Ахундова паказаў народна-гераічную оперу «Кёр-Оглы» кампазіта ра Уа. Гадзібаева — народнага артыста АзССР.

Спектакль пастаўлены заслужаным артыстам АзССР таленавітым рэжысёрам І. Іл'ята-Залде, прайшоў з вельзізарным поспехам.

Выдатныя вобразы Азербайджанскага народнага эпоса аб «Кёр-Оглы» з вялікай глыбінёй уасоблены ў музыцы гэтай выдатнай па ідэйнаму зместу оперы.

Асабістым поспехам карысталася ў гледзку артыстка Кларыс Грыгарыян, выдатна выканаўшая ролю Нігар і заслужыла артыст АзССР Воль-Воль у ролі «Кёр-Оглы».

Яркае уражанне пакінулі масавыя сцэны і народныя пляскі. Вялікі поспех выпаву па долю салістыкі балета Гамэр Алмаз-Залде.

Выдатны дэкарацыйны спектакль выкананы мастаком Р. Мустафаевым. Дырэжыраваў операй малды рэжысёр А. Гусанаў.

На адкрыцці дэкады прысутнічалі таварышы І. В. Сталін, В. М. Молатаў, Л. М. Кагановіч, А. А. Жданаў.

Пасля сканчэння оперы таварыш Сталін і кіраўнікі партыі і ўрада разам з гледачамі гораца віталі ўдзяльнікаў спектакля. (БЕЛТА).

Мы вылучым таксама 12 агітатараў для правядзення палітычна-масавай работы і ў вёсцы, у паліпашчых калгасах.

У выбарчыя камііі мы вылучым лепшых сваіх людзей і дапаможам ім у арганізацыйнай рабоце, каб унікнуць тых недаходаў, якія мелі месца ў мінулы выбарчы кампанію, калі рад выбарчычым аказаліся прамучанымі ў спісах, некаторыя прывітаны былі пераблытанымі і інш.

Арганізацыйна-прапагандавую работу па выбарах у Вярхоўны Совет БССР трэба спалучыць з канкрэтай барацьбой за выкананне ўсіх гаспадарча-палітычных задач, якія стаяць перад намі: дэтрмінова выканаць прапанаваны на колькасці, якасці і асярэдненню; шырока разгарнуць стыхаўска рух з тым, каб пераходзіць ад асобных стыхаўска брыгад і пахаў да сусветных стыхаўска прадпрыемстваў; авалаваць вышэйшай культуры вытворчасці.

Наш завод, у рэзультате спалучэння агітацыйна-масавай работы з вытворчай, выканаў квартальны план на 104,6 проц., што ў параўнанні з першым кварталам мінулага года дае рост на 32,6 проц. Гэтыя поспехі дасягнуты намі ў выніку разгортвання стыхаўскага руху. У нас на заводзе — 775 стыхаўскаў, з іх 90 з дня на дзень выконваюць норму на 200 і больш проц. Стыхаўска рух вырастаў знатных людзей завода, якія паказваюць узоры высокай прадукцыйнасці працы, — каваль Лосеў, гокар Курака, штмапаўшчына Шулякова, фармаўтчык Якушчына, інжынер Бяноў і інш. Наш асобны-столар, стыхаўска Альтшулер выбар дэпутатам Вярхоўнага Саюза ССР і зараа вылучан на кіруючую саветскую работу.

Мы абавязваемся трыць рады стыхаўскаў шляхам пералачы іх вопыту, правільнай арганізацыі працы і стварэння ўсім рабочым умоў для

павышэння прадукцыйнасці працы.

Да 1-га Мая дадзім звыш плана на 250 тысяч рублёў высокакачэснай прадукцыі, захоўваючы поўнацю заплававаны асярэдненню. Даб'ёмся новага росту стыхаўскага радоў.

Улічваючы сур'ёзнасць міжнароднага становішча, наш завод вядзе штодня работу па авалаванню вайсковай справы, асабліва ў галіне ўмацавання процываветранай абароны, дабіваючыся пераважна прадырмства ў непераступную крываць абароны.

Наша мопраскоя масавая работа прызана імяноўнем умалдзіць у рабочым калектыве пачупш інтэрацыянальнай салідарнасці. Слова таварыша Сталіна аб умалдненні інтэрацыянальнай сувязі, стыхаўска ім у адказе на пісьмо таварыша Іванова, зняішці сваё адлюстраванне ў нашай канкрэтай рабоце. За першы квартал 1938 года мы паслалі ў карысь Іспанскай сесцы МОР'а 3.000 рублёў і поўнацю сабралі членскія ўзносы. Мопраскоя арганізацыя выраста на 200 чалавек.

Таварышы! Шырэй разгорнем пералаўскае спаборніцтва. Дадзім нашай пудоўнай краіне далавочыя сотні машын і тоны прадукцыі, паліпым стыхаўска рады, даламожам калгаснай вёсцы выдатна правесці веснавую сцэбу, узораа наладзім агітацыйна-масавую работу ў сабе на вытворчасці, на прымававаным выбарчым участку і ў вёсцы, па-большавіку падрыхтуемца да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Справа гонару кожнага рабочага, гаспадарніка, інжынерна-тэхнічнага работніка і агітатара-сустраць 1-е Мая вытворчымі поспехамі, добрымі паказальнікам і паліпашчым да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Няхай жыве наш слаўны стыхаўска рух!

Няхай жыве наша любімая партыя Леніна-Сталіна і вялікі правалды народлаў таварыш Сталін!

Па даручэнню агульнага схода рабочых, інжынерна-тэхнічных работнікаў і служачых гомельскага завода Сельмаш імя Кагановіча пісьмо падпісалі:

Намеснік дырэктара заводу І. П. БІДНІЙ.

Сакратар партіі І. Д. СТАНІКЕВІЧ.

Старшыня звышбрыгады В. М. ЗАРЭЦКІ.

Лепшыя стыхаўска і ІТР заво да: П. Л. ЛОСЕУ, Ф. М. САЛАМАЦІН, Т. П. ШУЛЯКОВА, М. Т. БАНДАРЭНКА, Ю. А. БАГДАНАУ, Г. С. ПІУШЫЦ, В. І. МАЛІНЕЦКІ, І. Л. ФРАНЦУЗ, А. А. ДЗЕНЦ, П. К. ЦЕЛЯКНЕУ, В. Ф. ЕМЕЛЬЯНЦАУ, Я. Ш. НАЗЛОУ і іншыя (усяго падпісалі 23 чалавекі).

Наша мопраскоя масавая работа прызана імяноўнем умалдзіць у рабочым калектыве пачупш інтэрацыянальнай салідарнасці. Слова таварыша Сталіна аб умалдненні інтэрацыянальнай сувязі, стыхаўска ім у адказе на пісьмо таварыша Іванова, зняішці сваё адлюстраванне ў нашай канкрэтай рабоце. За першы квартал 1938 года мы паслалі ў карысь Іспанскай сесцы МОР'а 3.000 рублёў і поўнацю сабралі членскія ўзносы. Мопраскоя арганізацыя выраста на 200 чалавек.

Таварышы! Шырэй разгорнем пералаўскае спаборніцтва. Дадзім нашай пудоўнай краіне далавочыя сотні машын і тоны прадукцыі, паліпым стыхаўска рады, даламожам калгаснай вёсцы выдатна правесці веснавую сцэбу, узораа наладзім агітацыйна-масавую работу ў сабе на вытворчасці, на прымававаным выбарчым участку і ў вёсцы, па-большавіку падрыхтуемца да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Справа гонару кожнага рабочага, гаспадарніка, інжынерна-тэхнічнага работніка і агітатара-сустраць 1-е Мая вытворчымі поспехамі, добрымі паказальнікам і паліпашчым да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Няхай жыве наш слаўны стыхаўска рух!

Няхай жыве наша любімая партыя Леніна-Сталіна і вялікі правалды народлаў таварыш Сталін!

БУДНІ ДЭПУТАТА

8 сямінастаў я ўжо звязані многа год. Ведаю яго патрабаванні і запросі, бо сам вырас у беднай сялянскай сям'і. Але асабліва ценю сувязь са сваімі выбаршчыкамі, калгаснікамі і аднаасобнікамі і займаю пасля таго, як мяне выбралі дэпутатам у Вярхоўны Совет СССР.

Абавязкі дэпутата я пачаў выконваць з дня работы першай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. Разам з 1.148 прадстаўніцтвам многамільённага савецкага народа я прымаю актыўны ўдзел у вырашэнні важкіх дзяржаўных пытанняў. Прыехаўшы ў Сесію, я абвештаў дэкадак сельсаветаў і калгасаў, дзе адчытваю аб рабоце савецкага сацыялістычнага парламента.

З таго часу сувязь з маімі выбаршчыкамі з кожным днём усё больш і больш умацоўваецца і шырыцца. Ад многіх выбаршчыкаў я атрымліваю пісьмы, іншыя прыходзяць да мяне асабіста і прад'яўляюць свае законныя патрабаванні і справядлівыя запыты.

Не так даўно група калгаснікаў Рудніцкага сельсавета звярнулася да мяне за садзейнасцю па наступнаму пытанню: таварышы скардзіліся, што калгаснікі не маюць месца, дзе-б маглі культурна правесці свой адпачынак. Між тым, у сельсавеце паставілі памяшканне, але кіраўнікі сельсавета ніяк не жадаліся аддаць яго пад клуб. Завяў калгаснікаў з маёй просьбай я накіраваў у прэзідыум аргкамітэта райвыканкома, які задаволіў просьбу калгаснікаў.

Дымаў да мяне з'явіліся два аднаасобнікі з вёскі Шэрабкі са скаргай, што да іх няправільна давалі самаабкладанне. Я гату справу правярць. Таварышы аказаліся не правы. Самаабкладанне было дзелана да іх, як прадуцтвазна законна, што я ім растлумачыў, і таварышы ўшлі зусім задаволены.

Гаворачы аб сувязі з маімі выбаршчыкамі, я ўспомінуў вылазак, калі мой бацька аднаго разу ў старо пракляты час звярнуўся да валадара староства Старапнова са скаргай аб няправільным сплыванні з яго палатку. Гэты царскі служка нават не захацеў выслухаць майго бацьку і проста-напроста выгнаў яго.

Мя-ж з'яўляюцца слугамі народа. Да нас прыходзяць, як да сваіх прадстаўнікоў, ведаючы, што яны знойдуць законнае вырашэнне па ўсіх хваляючых іх пытаннях. І я асабіста стараюся, каб ні адна скарга, ні адно запытанне не асталося б без рэагавання.

У сярэдзіне сакавіка гэтага года мяне выбралі старшынёю Міхалеўскага сельсавета. Я ўжо ўвайшоў у курс сваіх абавязкаў.

Чесная сувязь з калгаснікамі, з калгасным актывам дапамагаюць мне ў маёй штодзённай рабоце. У даны момант я ўключыўся ў актыўную работу па падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, разам з сельсавецкім актывам раскручваю калгаснікаў і аднаасобнікаў Канстытуцыю БССР і выбарчы закон. Зусім вразумела, што гэту работу мы пачаў узяваць з больш шчыльным правядзеннем сяўбы і выкананнем дзяржаўных абавязкаў сельсавета.

Улічваючы запатрабаванні калгаснікаў, я прышоў к вываду аб неабходнасці вырашыць рад вельмі істотных пытанняў. Спыняюся на адным з іх — на культуры калгаснага сяла.

У большасці сельсаветаў адным культурным пантрам з'яўляецца хатачыгальня. Дарэчы, большасць з іх працэ вельмі дрэнна. Апрача таго сельсавецкія хаты-чыгальні знаходзяцца вдала ад калгасаў. Сваіх-жа клубы многія калгасы яшчэ не маюць. А таму ўстае пытанне аб фарсаванні будаўніцтва калгасных клубы, дзе-б меліся настальныя кіноапаратуры, бо кіноапаратуры сёння ўжо не задавальняюць запатрабаванні калгаснікаў.

Але гэтым не абмяжоўваюцца пытанні культуры сяла. На маю думку, ужо даўно пара вырашыць пытанне аб спяванні хутароў. У гэтым пытанні ворагі нарабілі многа бед. Але і зараз спяванне хутароў праходзіць яшчэ вельмі марудна, прычым у радзе вылазкі гэта робіцца як каму ўздумаецца.

Ужо зараз пасля параўнаўча невялікага часу маёй дзяржаўнай работы я сібе не пазнаю, я выраб палітычна і культурна. Але мае вольныя ўсё-ж не задалаваліся. Як дэпутату Вярхоўнага Савета СССР, мне прыходзіцца сутыкацца з вельмі сур'ёзнымі дзяржаўнымі пытаннямі, патрабуючымі значна большых ведаў. І я пастаўлю перад сабой задачу — пасля паступай кампаніі сур'ёзна ўвучыцца за вучоў як палітычнаму, так і агульнаадукацыйнаму.

БССР зараз знаходзіцца падпарадкані выбараў Вярхоўнага Савета. Умаўняючы блок камуністаў і беспартыйных, мы правядзем выбарчую кампанію з тым-жа поспехам, з якім былі праведзены выбары ў Вярхоўны Совет СССР.

Дэпутат Вярхоўнага Савета СССР
Нірыл Патапавіч ВЛАСЕНКА.



Агітатары Варшаўскага раёна (г. Менск) І. Я. Асипеня, І. М. Дрыўна і В. Т. Гуляў рыхтуюцца да вылазку ў партыйнае заводна І. Я. Маланца.

НАПЯРЭДАДНІ СПРАВАЗДАЧЫ ПАРТКОМА

ОРША. Партком БелДРЭС з мэтай уцвернення ўсіх камуністаў у актыўную падрыхтоўку да выбараў кіруючых партыйных органаў, даручыў кожнаму члену парткома падрыхтаваць у пісьмовай форме 1—2 раздзелы справаздачы парткома.

Сакратар парткома рыхтуе раздзелы: аб росце партарганізацыі і рабоце з резервам; аб становішчы агітацыйна-прапагандыскай работы. Члены парткома: тав. Шапін (намеснік сакратара парткома) рыхтуе раздзел аб выкананні прафінплана і кіраўніцтве стэханаўскім рухам, тав. Звірбуло да ружана падрыхтаваць раздзел аб становішчы работы камсамоўскай арганізацыі і партыйным кіраўніцтве камсамола, тав. Пашкевіч рыхтуе раздзел аб рабоце грамадскіх арганізацый, тав. Драчоў — раздзел аб абарончай рабоце.

Для лепшай падрыхтоўкі справа-

здачна-выбарчага схода, правядзення яго на высокім палітычным узроўні пры разгорнутай большэвіцкай крытыцы і самакрытыцы, у адпаведнасці з патрабаваннямі ЦК ВКП(б), партком арганізаваў 8 груп з членаў і кандыдатаў партыі ў дапамогу членам партыі для правяркі ўсіх членаў партыі гаспадарчай работы і падрыхтоўкі з'яўленняў да справаздачы.

Зараз вылучаюцца камуністамі наступныя пытанні работы з резервам: спачувальнымі, агітацыя і прапаганда, кіраўніцтва пазавым друкам, становішча партыйнай гаспадаркі, выкананне рашэнняў парткома і партсходаў і г. д.

Праверка ўсёй работы партыйнай арганізацыі будзе скончана да 17 красавіка, пасля чаго пісьмовая справаздача парткома будзе затверджана на пасяджэнні парткома пры ўдзеле актыва партыйнай арганізацыі.

М. ЗАРЯЦКІ.

НА СХОДЗЕ ВІЦЕБСКАГА ПАРТЫЙНАГА АКТывА

ВІЦЕБСК. (Нар. «Звязды»). 5 красавіка ў памяшканні клуба імя Клары Цэткін адбыўся агульнагародскі сход партыйнага актыва, прызначаны вынікам сакавіцкага пленума ЦК ВКП(б). Доклад аб рашэннях пленума і з'яўленні віцебскага партарганізацыі зрабіў тав. Аманьёў, сакратар аргбюро ЦК ВКП(б) па Віцебскай вобласці.

Пасля доклада разгорнуліся аживленыя спрэчкі. Першым выступіў тав. Радзевіч (Н-ская частка). Ён спыніўся на хваля падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР, звярнуў увагу партыйнага актыва на недастатковае разгорванне палітычнай агітацыі сярод працоўных горада.

Тав. Бергер (фабрыка «Сняг Індустрыялізацыі») падрабязна расказавае аб разгорнутай падрыхтоўчай рабоце да выбараў у Вярхоўны Совет БССР. На фабрыцы арганізавана 58 гурткоў. Аднак яшчэ не ўсе гурткі пруступілі да вывучэння Канстытуцыі БССР і

выбарчага закона. Прамоўца крытыкуе партком, які не даў да кожнага камуніста пастанова ЦК ВКП(б) аб правядзенні выбараў кіруючых партыйных органаў.

Тав. Мельнікаў — старшыня аргкамітэта ЦК ВКП(б) па Віцебскай вобласці, — адзначыўшы вялікае палітычнае значэнне рашэнняў сакавіцкага пленума ЦК ВКП(б), паставіўшы ЦК ВКП(б) аб правядзенні выбараў кіруючых партыйных органаў, звяртае ўвагу партактыва на неабходнасць спачувальна палітычнаму работу з больш шчыльным выкананнем народна-гаспадарчых планаў у прамысловасці і сельскай гаспадарцы.

Партактыв прыняў рэзалюцыю, у якой поўнасьцю ўхваліў рашэнні сакавіцкага пленума ЦК ВКП(б) і абавязваўся па-большэвіцку іх рэалізаваць.

С. ЛАРЫСАУ.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ ВЫКОНВАЕМ РАШЭННІ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Лоеўская партыйная арганізацыя, разглядаючы справы раней выключаныя з партыі камуністаў, усё больш пераканана ў наўнасці меўшага месца бяздэна фармальнага, павярхоўнага падыходу з боку РК КП(б)Б і асобных партыйных арганізацый да лёсу камуністаў.

Ворагі народа, поўныя шпіёнаў і дыверсантаў, прымяняючы метады правакацыі і павлічвання, выганялі з партыі чэсных, адданых камуністаў і захоўвалі ў яе ратах варожых нам людзей.

У РК КП(б)Б доўгі час працаваў інструктар райкома, які аказаўся шпіёнам, якому па сутнасці было даверана правярка і абмен партыйных дакументаў. Яму даручалася расследаванне паступаючых кампраметуючых матэрыялаў на камуністаў, ён фармуляваў «магчымы» выключэння з партыі, і як вынік толькі за перыяд правяркі і абмену партыйных дакументаў 24 проц. усяго складу выключаных было выключана за «паспіванасць» і малазначныя праступкі.

Тав. Германенка Сяргей Васільевіч, член партыі з 1932 года, працуе старшынёю калгаса ўжо некалькі год. Ён прымае актыўны ўдзел у грамадапаўняльнай рабоце, чэсны таварыш, карыстаецца срод калгасных мас давер'ем і аўтарытэтам. Але ў часе абмену партыйных дакументаў толькі за тое, што не ведаў прэзідыя зараз выключыў ворага народа, партрэт якога тавы вісеў у райкоме, быў залічан у паспіваны. Такія-ж фармальна-бюракратычныя адносіны праяўлены былі і да кандыдата партыі тав. Бахана.

Акрамя таго ў Лоеўскім РК КП(б)Б былі масавыя вылазкі, калі месцамі не разглядаліся паступаючыя на камуністаў кампраметуючыя матэрыялы, а камуністаў, на якіх паступаў гэты матэрыял, без усякага рашэння знімаў з работы, ім выражалася палітычнае недавер'е. Так было з тт. Каралёвым, Патапавічам, Ігнатенка і інш.

Пасля рашэння студэнцкага Пленума ЦК ВКП(б), райкамом разгледжана 12 аспірантаў, з якіх 9 чалавек адпалена ў правах членаў КП(б)Б, а на 3-х матэрыял знаходзіцца ў стацыі расследавання.

Адначасова ў радах членаў КП(б)Б, райком, партыйныя партыйныя арганізацыі стваралі ім усё неабходныя ўмовы і прыняваюць да актыўнай партыйнай работы.

Абмяркоўваючы рашэнні студэнцкага Пленума ЦК ВКП(б), партыйная арганізацыя, пачав з выкрывіцтва і выпраўлення меўшага месца памылкаў, наменіла канкрэтныя меры перамяшчэння па палешанню ўнутрыпартыйнай выхавальнай работы.

В. А. БАЧУСНІ,
П. Б. КАЦЮШКА.

У сучасны момант праводзяцца рэгулярна школы пярвочных партыйных арганізацый, карэным чынам змяніўся змест абмяркоўваемых на іх пытанняў. Калі раней такіх важкіх пытанняў партыйнай работы, як работа з кандыдатамі, спачувальнымі і беспартыйным актывам, становішча прапаганда і агітацыі не знаходзілі месца ў парадку дня, то ў сучасны момант яны паставілі ў цэнтры увагі пярвочных партыйных арганізацый. Гэтым самым павялічылася увага да кожнага члена і кандыдата партыі, да яго запатрабаванняў, павялічылася дамога ў іх рабоце з боку пярвочных партарганізацый.

Партыйныя арганізацыі больш шчыльна звязаліся з масамі беспартыйнага актыва: пасля рашэння студэнцкага Пленума ЦК ВКП(б), Лоеўскі РК КП(б)Б прыняў у кандыдаты партыі 9 і ў члены КП(б)Б 3 чал., у той час як за 1937 год было прынята ў члены адзін чалавек і ў кандыдаты адзін чалавек. За апошні час РК ЛКСМБ 12 камсамолятам выдала рэамендцыі для ўступлення ў члены КП(б)Б.

Аднак неабходна адзначыць, што не ўсе пярвочныя партыйныя арганізацыі ў аднолькавай меры вразумелі рашэнні студэнцкага Пленума ЦК ВКП(б). Такія пярвочныя партарганізацыі як Дзяржаўская (партгор. т. Лысенка), Карпаўская (партгор. т. Дудкоў), не займаюцца пытаннямі работы з беспартыйным актывам, не вывучаюць яго на практычнай рабоце, не выдуюць ніякай работы па ўцягненню ў групы спачувальных і ў кандыдаты КП(б)Б. Гэтыя пярвочныя партарганізацыі заслуханы на пасяджэнні РК КП(б)Б і прыняты палы рад мер па палешанню іх работы.

Лоеўская партыйная арганізацыя, выконваючы рашэнні студэнцкага Пленума ЦК ВКП(б), вгугроўвае вакол партыйнай арганізацыі беспартыйны актыв, да кагня выпраўляе меўшага месца памылкі, азначчае партыйную арганізацыю ад ворагаў народа, ўзмоцнена рыхтуецца да выбараў партыйных органаў. У пярвочных партыйных арганізацыях вылучаюцца паставы і інструкцыі ЦК ВКП(б) аб выбарах. На сходах камуністы працягваюць вялікую актывнасць і клохтаюць аб тым, каб перавыбары правесці тав. як гэтага патрабуе паставова ЦК ВКП(б).

Разам з гэтым партыйная арганізацыя выдэе работу па падрыхтоўцы і правядзенню веснавой сяўбы, а таксама па падрыхтоўцы да правядзення выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

В. А. БАЧУСНІ,
П. Б. КАЦЮШКА.

ШКОЛА ДЛЯ МАЛАПІСЬМЕННЫХ КАМУНІСТАў

РЭЧЫЦА. (Спец. нар. «Звязды»). Пры партыйным кабінеце рэчыцкай запалкавай фабрыкі «Х Кастрычнік» два месяцы працуе аднагодова агульнаадукацыйная школа для малапісьменных членаў і кандыдатаў партыі. У ёй займаецца 16 чалавек — ко-

мунію партыйных арганізацый фабрыкі «Х Кастрычнік», фабрычнага завода, лесаваго імя Кірава і цэглавага завода «Інтэрнацыянал». Залічкі праводзіцца 12 разоў у месяц. У школе вывучаюцца руская мова, арыфметыка, палітграма і інш.

ВЫКЛЮЧАНЫ З РАДОў КП(б)Б

Кагановіцкім РК КП(б)Б г. Менска 25 лютага 1938 года выключана з членаў КП(б)Б Банькоўская А. Н. за сувязь з ворагамі народа і за страту большэвіцкай пільнасці ў распазнаванні ворагаў народа.

Кагановіцкім РК КП(б)Б 10 сакавіка 1938 года выключана з членаў КП(б)Б Міхайлаў Н. Г. за страту палітычнай пільнасці, за абарону ворагаў народа

і сувязь з імі, за скрыпце ад партыі таго, што ён у 1921 годзе быў у КП(б)Б, а потым выбыў.

Кагановіцкім РК КП(б)Б 21 сакавіка 1938 года выключана з КП(б)Б Давыдовіч В. Г. за сувязь з ворагамі народа, выхваленне і невыкрывіцтва ворагаў народа ў Народным камісарыяце аховы аграў, якія яна ведала доўгі час і па іх запрашэнню прышла на работу ў наркамат.

РАБОТУ ГУРТКОў НЕ СПЫНІЛІ

У першай выбарчай кампаніі ў Вярхоўны Совет СССР партарганізацыя менаўтка завода лашчугоў Галы была прымавана да 11 выбарчых участкаў. У часе правядзення глыбокай палітмасавай работы сярод выбаршчыкаў значна выраслі, накілі багаты вопыт работы агітатары. Разам з імі вырас і актыв з хатніх гаспадынь.

Пасля выбараў у Вярхоўны Совет СССР мы работу гурткоў не спынілі, а рэгулярна, тры разы ў месяц, праводзілі заняткі. Кіраўніцамі гурткоў асталося тры агітатары, якія праводзілі работу і ў часе выбарчай кампаніі.

Зараз у гуртках пруступілі да вывучэння Канстытуцыі БССР. З 24 сакавіка ў гуртках пруступілі да вывучэння «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР».

Для большага кантролю і дапамогі агітатарам, мы прымавалі членаў парткома да асобных вуліц і, у залежнасці ад колькасці жыхароў на гэтых вуліцах, вылучылі да членаў партко-

ма 3—4 агітатары. Усяго ў нас 32 агітатары.

Праз курсы агітатары, якія арганізаваны гаркам партыі, пралушчана 5 рабочых завода. Зараз на курсы вылучаны чатыры лепшыя актывісты — хатнія гаспадыні. Так, ад жыхароў Пугачоўскай вуліцы — тт. Хмялеўская, Данілава, Ліўшыц; ад жыхароў Дубаўскай вуліцы — т. Крыўчык.

За лік лепшых агітатары — стэханаўца напача заводна — значна вырасла партыйная арганізацыя. Так, за апошні месяц мы прынялі ў рады партыі 10 чалавек, у рады камсамола — 20 чалавек і ў групы спачувальных уступілі 8 чалавек.

Апрача агітацыйна-масавай работы на былым участку, мы праводзім разам і арганізацыйную работу, удакладняем спісы жыхароў па дарэжных вуліцах, звяртаем прывітанні, годы тых якіх будучы прымаць удзел у выбарах.

І. Я. БАРАНСКІ,
сакратар парткома завода лашчугоў Галы.

ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР асцлавіў тав. Бануліна А. В. ад абавязкаў Народнага Камісара Шляхоў Зносін і назначыў Народнага Камісара

ра Пяцкай Прамысловасці тав. Кагановіч Л. М. па сумнішчэнню Народным Камісарам Шляхоў Зносін.

(БЕЛТА).

САМЫ КАШТОўНЫ КАПІТАЛ

Кампанія па выбарах у Вярхоўны Совет СССР падняла і далучыла да актыва палітычнага жыцця новыя сілы працоўных. Выраслі дзесяткі тысяч новых калпаў партыйных і непартыйных большэвікоў, да кагня адданых партыі Леніна-Сталіна.

Тысячы беспартыйных, камуністаў, камсамоляцаў, працуючы на выбарчых участках сярод насельніцтва ў гарадах, вёсках і калгасах у якасці дэварых, агітатары, прапагандыстаў і абвешчыкаў паказалі на практыцы большэвіцкі ўзор арганізацыі і выхавання мас. Многія з іх у працэсе работы ідэяна загартаваліся, палітычна ўмацнілі і выраслі.

Сотні з іх паліцую звыны і ўступілі ў рады паліцы большэвіцкай партыі. Тысячы ўступілі ў рады камсамола. За гэты перыяд партарганізацыі Палескай вобласці прынята 180 чалавек у партыю, 1.890 чалавек маладых рабочых і калгаснікаў уступіла ў камсапол. У калгасах створана 28 новых пярвочных камсамоўскіх арганізацый. Сотні партыйных і непартыйных большэвікоў, новыя выдатныя і адданія партыі кадры актыва, загартаваны ў барацьбе з ворагамі народа, вылучаны на адказную кіруючую партыйную, савецкую і гаспадарчую работу.

За апошні месяц раённымі арганізацыямі Палескай вобласці вылучана 420 чалавек (даня толькі па 11 раёнах вобласці), з іх 174 камуністы, 187 беспартыйных, 59 камсамоляцаў. У ліку вылучаных: 20 чалавек сакратарамі райкомаў партыі, 30 — інструктарамі РК КП(б)Б, 5 — старшынямі райвыканкомаў, 4 — сакратарамі РК ЛКСМБ, 60 — загадчыкамі аддзелаў райвыканкомаў, 67 — старшынямі сельскіх саветаў, 179 — старшынямі калгасаў і вал работнікаў па лініі

—
Д. Ф. МАРКІН—
сакратар Аргбюро ЦК КП(б)Б па Палескай вобласці — дэпутат Вярхоўнага Савета СССР.

—
прадпрыемстваў, арцеляў, МТС і інш. Гэтыя выдатныя людзі з'яўляюцца самым каштоўным капіталам. Яны ўносяць свежасць у партыйную і савецкую работу, яны вучацца ў мас, растуць і ў той-жа час вучаць масы. Гэта яшчэ і яшчэ раз пацвярджае правільнасць укаванняў таварыша Сталіна аб тым, што людзей зольных, людзей таленавітых у нас дзесяткі тысяч. Трэба толькі іх ведаць і своечасова вылучаць.

Вось некаторыя даныя: Глушкі раён за гэты час вылучыў на розную кіруючую работу 92 чалавекі, з іх 30 камуністаў, 17 камсамоляцаў і 45 беспартыйных. Камарынскі раён вылучыў 33 чалавек — 15 камуністаў, 3 камсамоляцы і 20 беспартыйных. Мазырскі раён — 43 чалавекі — 11 камуністаў, 6 камсамоляцаў і 26 беспартыйных; т. д. У Камарынскім раёне вылучаны і з'яўляюцца ўсе тры сакратары райкома партыі, старшыня і намеснік райвыканкома, 7 загадчыкаў аддзелаў райвыканкома, сакратар райкома ЛКСМБ, 8 старшын сельсаветаў. Прычым большасць з іх да вылучэння знаходзіліся на невялікіх пастах — радавы камуністы, рабочыя, калгаснікі.

Жыткавіцкая райпартарганізацыя з сваіх ралоў вылучыла другога і трэцяга сакратароў райкома партыі, 3 інструктары РК КП(б)Б, старшынёю райвыканкома, 5 чалавек кіраўнікамі прадпрыемстваў і арцеляў, 17 — старшынямі калгасаў. Мазырская райпарт-

арганізацыя вылучыла старшыню райвыканкома, другога сакратара райкома, 3 інструктары райкома, 5 загадчыкаў аддзелаў райвыканкома, 7 старшын сельсаветаў, 23 старшын калгасаў.

Большасць з вылучаных за гэты час таварышаў знаходзіцца па нізавой савецкай і калгаснай рабоце, іх не заўважалі і лічылі «маленькімі» работнікамі. На практычнай рабоце яны разгарнулі свае таленты і многія з іх паказвалі ўзоры большэвіцкай работы па кіраўніцтву, выхаванню і арганізацыі мас на выкананне палітычных і гаспадарчых задач, стаячых перад партарганізацыяй вобласці ў падрыхтоўцы і правядзенні веснавой сяўбы, выбараў у Вярхоўны Совет БССР, разгорванні партыйнай прапаганда і вучоў камуністаў, камсамоляцаў і т. д.

Тав. Грэнэвіч П. І. член партыі з 1931 года, да верасня 1937 года працаваў па нізавой рабоце. Зараз тав. Грэнэвіч выбран у склад Пятрыкаўскага райкома і вылучан другім сакратаром. На рабоце ён паказвае сябе як адданых большэвік, энергічны і ініцыятыўны работнік, карыстаецца вялікім аўтарытэтам у камуністаў і беспартыйных, упарта працуе над павышэннем свайго ідэйна-палітычнага ўзроўню, вывучаючы завоуч курс гісторыі ВКП(б), класікаў марсізма-ленінізма.

Трэцім сакратаром Тураўскага райкома партыі ў студзені 1938 года выбран член партыі з 1930 года тав. Курнаў А. А. Да выбаран ён нялоўгі час працаваў інструктарам райкома партыі. На рабоце сібе праўдывае, паказвае значны рост. Другім сакратаром Жыткавіцкага райкома партыі працуе тав. Чаускі І. Г., член партыі з 1931 года. Да выбаранна сакратаром РК КП(б)Б

тав. Чаускі знаходзіўся па нізавой гаспадарчай рабоце.

Работы габар, член партыі з 1929 года тав. Лукашына Д. А. працаваў старшынёю сельсавета ў Мазырскім раёне, а зараз вылучан інструктарам Мазырскага райкома партыі, з работай у поўнай меры справіўся.

Другім сакратаром Мазырскага райкома партыі выбран тав. Гімельштэйн — малады член партыі, да гэтага працаваў загадчыкам учоту РК КП(б)Б. Тав. Гімельштэйн хутка ўважлів у курс сваёй работы і заслужана карыстаецца дастатковым аўтарытэтам у арганізацыі. Член партыі з 1931 года тав. Пятла, які таксама працаваў па нізавой савецкай рабоце, вылучан інструктарам Даманавіцкага райкома партыі. Былы загадчык Дома сакультуры Тураўскага раёна, член партыі з 1932 года тав. Мікевіч працуе інструктарам Тураўскага райкома партыі, загадчык Пятрыкаўскага райаддзельска тав. Швайніштын выбран старшынёю Даманавіцкага райвыканкома. Нядаўна выбран старшынёю Мазырскага райвыканкома тав. Рудэня, да яго выбаран працаваў старшынёю сельсав

НЕДАПУШЧАЛЬНАЯ БЕСТУРБОТНАСЦЬ

аспрабуюць паграмыць старшыню Каладзічанскага сельсавета тав. Жукоўскага ў невыкананні фінансавых плаваў? Ён з непадзельным пачуццём адзіноцтва і крыўды ўсклікае:

— Пра чым-жа тут сельсавет, філія гэта справа раённагадзела! Такой думкі прытрымлівацца не адзіны толькі Жукоўскі, а многія старшыні і партгоры сельсаветаў Мінскага раёна. І менавіта ў гэтым адна з асноўных прычын, што раён глебава сарваў фінплан першага квартала 1986 года. На палатковых пляжках план выкананы на 49,9 проц., на с/аграх — на 58,2 проц., на самаабсладжэнні — на 21 проц., на пазыцы — на 62,1 проц.

ЦВК СССР у сваёй заставе ад 21 сакавіка 1987 года вызваліў сельсаветы ад функцый паліткі і сацыяльна-абавязковых пляжкоў і натураснавак, але гэта зусім не азначае, што сельсаветы п'ягоду не павінны займацца мабілізацыйнымі мерамі. Наадварот, яны павінны яшчэ шырэй разгарнуць масавую работу сярод плашчэйнікаў, узначаліць барацьбу за поўнае і своєчаснае выкананне пляжкоў.

Гэтага, аднак, не аразумелі ў раённым сельсаветаў Мінскага раёна. Тут зусім самаўважліва ад барацьбы за выкананне фінансавых плаваў. У тым-жа Каладзічанскім сельсаеве, дзе план палатковых пляжкоў выкананы толькі на 41,2 проц. і на с/аграх — на 44,7 проц., ніхто не арганізуе масаварэспубліканую работу сярод калгаснікаў і асабістых, ніхто не п'яніцца, якая яны выконваюць свае грамадзянскія абавязковасці. Сельсавет кірава інспектарам раённагадзела, а яны, у сваю чаргу, скардзяцца на адсутнасць дапамогі з боку сельсавета.

Старшыню Астравіцка-Гарадзенскага сельсавета тав. Галадушка ніхто на працягу амаль усяго квартала не турбаваў з п'яніцца аб мабілізацыйных мерах, ніхто гэтым не цікавіўся. І тав. Галадушка быў спакойны, ніколі не трывожыўся за дзе фінплана. Але вось нечакана, 28 сакавіка яго выклікалі на пасяджэнне прэзідыума райвыканкома. Гэта было, як снег на галаву. Што рабіць? — пытаў сябе тав. Галадушка, — як прысці на пасяджэнне прэзідыума ў такім глебавым паказальніку? І, каб пазбегнуць «энергетычнасці», тав. Галадушка пачаў за лепшае проста не з'явіцца на пасяджэнне.

У самаўважлівым сельсаветаў ад барацьбы за фінансавы план значная доля віны падае і на кіруючыя раённыя арганізацыі — райком партыі і райвыканком. Яны не кіравалі і не правяралі работы райфіндзела і сельсаветаў. Толькі 15 сакавіка, калі паграза зрынуць план, тав. Жукоўскага завадаў рэаг., райком і райвыканком разаслалі сельсаветам трывожнае тэлеграма з патрабаваннем неадкладна ліквідаваць прарыў. Ці трэба гаварыць аб тым, што тэлеграма, гэта мала чым дапамагла справе.

У вайкай ступені, калі не галоўным чынам, поспех барацьбы за фінплан залежыць ад работы інспектараў раённагадзела. Маж тым, асобныя інспектары працуюць дрэнна і няабразумлена. Вось, напрыклад, інспектар на палатковых пляжках Антонаў. У яго ўчастак уваходзіць 5 сельсаветаў (Каладзічанскі, Астравіцка-Гарадзенскі, Палернянскі, Бароўскі і Ратаскі) і ўсе яны адносяць у выкананні фінплана. У сярэднім на ўчастку план на палатковых пляжках выкананы на 46,1 проц. Што-ж робіць інспектар Антонаў, ці часта ён бывае ў сваіх сельсаветах? Не, Антонаў, жыўчы у Менску, толькі акуратава апрамытвае камандыроўкі ў сельсаветы, але на месцы не выязджае. А каб атрымаць камандыроўчаны, ён па пошце перасылвае ў сельсаветы свае пасведчанні для аднакі: «Прыбыў — выбыў».

Такавы асноўныя прычыны адставання Мінскага раёна ў мабілізацыйных мерах. Кіруючыя раённыя арганізацыі павінны сур'ёзна ўзяцца за ліквідацыю ўсіх недахопаў у фінансавай работе, мабілізаваць масы калгаснікаў і асабістых на хутэйшае выкананне грамадзянскіх абавязковасцей перад дзяржавай.



У паўднёвых раёнах Савецкай Беларусі пачалася сабра рэспубліканскага з'езду. НА ЗДЫМКУ: першы выезд трактараў на палыны работы. (Калгас «Большыякі», Гомельскага раёна). (Васіліцафот.)

НАВЕСЦІ ПАРАДАК У ГАНДЛІ ХЛЕБАМ

Арганізацыя бесперабойнага гандлю хлебам і хлеба-булачнымі вырабамі — адна з важнейшых задач гандлёвых арганізацый. Для выканання гэтай задачы ёсць усе ўмовы. Тым не менш, у Менску, у рэзультат адсутнасці аператыўнага кіравання і кантролю Менгорхаргандлю і гарадскога гандлю адзела горадскага, да гэтага часу не ліквідаваны прарыў у гандлі хлебам і хлеба-булачнымі вырабамі.

Праведзеная Дзяржаўнай гандлёвай інспекцыяй у сакавіку праверка паказала, што ў большасці магазінаў горада адсутнічалі ў продажы многія сарты хлеба-булачныхы вырабаў.

У магазіне № 187 (заг. т. Слупікіна) 19 сакавіка ў 3 гадзіны дня ў продажы не аказваліся ні аднаго сорту жытняга і пшанічнага хлеба. У магазіне № 184 (заг. т. Каўфман) 8 сакавіка ў 2 гадзіны дня не аказваліся жытняга, пшанічнага, пшанічнага хлеба і французскіх булак. Аналагічнае становішча выяўлена і ў магазінах № 112 (заг. т. Фрыд), № 182 (заг. т. Гладштын), № 1 (заг. т. Кіра) і ў магазінах Райтрансгорхарга.

Загадчыкі магазінаў скардзяцца на дыспетчарскую Менгорхаргандлю, работнікі якой у першую чаргу забяспечваюць хлеба тым магазінам, дзе працуюць іх знаёмцы. Не гледзячы на тое, што загадчыкі магазінаў сігналізавалі аб гэтых фактах дырэктару хлеба-булачнай канторы тав. Шэрману і дырэктару Менгорхаргандлю тав. Геліну, апошнія ніякіх мер да паляпшэння работы дыспетчарскай не прымаюць.

Спажывчы напісалі шмат скаргаў аб недапушчальных перабох у гандлі хлеба-булачнымі вырабамі, грубасці прадаўцоў, антысанітарных умоваў у магазінах, але кіраўнікі Менгорхаргандлю і загадчыкі магазінаў нап'яваць аднаго аднаго да скаргаў працоўных, каляючы іх без вынікаў.

Горганлідзделу і Менгорхаргандлю трэба неадкладна ўпарадкаваць гандль хлебам і хлеба-булачнымі вырабамі. Неабходна перабулаваць работу хлеба-булачнай канторы і дыспетчарскай, забяспечыць іх неабходным транспартам для даставы хлеба ў магазіны.

Пара, нарэшце, дабіцца, каб хлебныя магазіны сталіцы БССР гандлявалі сапраўды культурна і ўзорна. Усе магчымасці для гэтага ёсць.

ЛЕВІН, упеўневананы Дзяржаўнай гандлёвай інспекцыяй пры Наркамгандлі СССР па БССР.

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ СЕЯЦЬ ПРАТРУЧАНЫМ НАСЕННЕМ!

Барацьба з галаўнёй зернавых культур — адна з важнейшых задач у падняцці ўраджайнасці сацыялістычных паляў. Трэба дабіцца, каб ні адзін віяграм насення не быў пасяяны непратручаным. Між тым сігналы, што паступаюць з месц, сведчаць аб з'яўленні парушэнняў у раёне раённагадзела публіцы гэтага важнейшага агра-тэхнічнага мерапрыемства.

Так, у калгасах Ельскага раёна — імя Варашылава, «Рэвалюцыя», імя Розы Люксембург і ў іншых — сеюць непратручаным насеннем. У калгасе імя Варашылава, напрыклад, 81 гектар рэспубліканскай культуры засеяны непратручаным насеннем. У Рэчыцкім раёне калгас «Чырвоны востраў», засеяў 25 гектараў непратручаным насеннем (старшыня Раёнаў). Аналагічныя сігналы паступаюць і з іншых раёнаў.

У чым-жа прычына? Хіба ў раёны нашай рэспублікі ў недастатковай колькасці завозены хімікаты? Нічога падобнага. На раённыя склады Беларускага сельгаснава больш чым у дастатковай колькасці завозаюць сухія пратручальнікі (прапарат «АБ» і Давыдава), так і фармаліну. Уся бяда, што кіраўнікі некаторых калгасаў і раёна лічаць пратручэнне насення неабавязковай справай і не арганізуюць выкупу калгасамі гэтых хімікатаў.

У тым-жа Ельскім раёне, дзе калгасы сеюць непратручаным насеннем, на складах сельгаснава ляжыць 51 кілаграм прэпарата «АБ» і 118 кілаграмаў прэпарата Давыдава, якія прызначаны для калгасаў гэтага раёна.

Не гледзячы на тое, што сухое пра-

тручэнне насення можна рабіць за 3-4 дні да пачатку яго высевання, калгасы Слуцкага, Чырвонаслабоўскага, Чэрвеньскага, Чачэрскага і раду іншых раёнаў не выкупілі належных ім хімікатаў.

У гэтай важнейшай справе адзед па барацьбе са шкоднікамі сельгаснавадарных раслін, які існуе пры Наркамземе БССР, далей рассялі інструкцыі, атрыманай з Наркамзема СССР, нічога канкрэтнага не робіць. Кіраўнікі гэтага адзела тав. Шамбіна нічога не ведае, як абстаціць справу ў раёнах рэспублікі з падрыхтоўкай кадраў па пратручэнню насення.

У раёны мы спусцілі план — падрыхтаваць 5000 чалавек па пратручальнаму насенню, — гаворыць ён. Але як раёны выканалі гэты план — у Наркамземе не ведаюць.

Калі месяц таму наезд з аршаўскага складова сельгаснава паведаміў, каб па раёнах рэспублікі размеркаваць 78 оуіх пратручальнікаў «Экстра», якія ляжыць на складах з мінулага года. Але тав. Шамбіна і дагэтуль не размеркаваў іх.

Машина для сухага пратручэння насення нескладаная, зрабіць яе можна ў любым калгасе. Але ў раёне калгасаў гэтага не робіць і пратручэнне насення забароненым спосабам — на палітозе аэрыя, шляхам пералатвання.

Кіраўнікі раёнаў, сельсаветаў, калгасаў і работнікі зямельных органаў абавязаны забяспечыць, каб у гэтым годзе кожны гектар зернавых быў засеяны пратручаным насеннем.

Н. СОМАЛУ.

ВЯСНА ЗАСТАЛА ЗНЯНАЦКУ

Колькі раён саборнічае з Уздзенскім раёнам на лепшае правядзенне вясновай сямбы і ўборачнай кампаніі, на барацьбу за высокі ўраджай. У канцы сакавіка з Копыльскага раёна ў Уздзенскі выехала брыгада ў складзе калгаснікаў, агранома і намесніка дырэктара МТС для правяркі падрыхтаванасці раёна да сямбы. Брыгада азнамілася з работай Уздзенскай МТС, трактарных брыгад і калгасна-аграмаў «Чырвоны Кастрычнік», «Перамог», «Іскра калектывізацыі» і «Першамайск».

У часе правяркі брыгада выявіла значныя недахопы, якія адбываюцца на ходзе палых работ. Больш за ўсё адстава Уздзенская МТС. Яе вясна застала знянацку. У майстары МТС пры правярцы 6 трактараў сталі неадрамантаванымі. Трактары-ж, якія вышлі ў поле, не ўсе былі правяранымі камісіяй Наркамзема. У некаторых трактарах неадрэгуляваны плугі, ня-

спраўны асобныя дэталі. Трактарысты выехалі ў поле, не атрымаўшы ад дырэктара МТС ні норм выпрацоўкі, ні норм выдату гаручага. Дагаворы калгасаў з МТС на работу трактараў не заключаны. Трактарысты і калгаснікі многія калгасы нічога не чулі пра сацыялістычны дагавор паміж раёнамі. Тэкст дагавора, як вядзе, астава ляжаць у папках Уздзенскага райа і райвыканкома. Заключаныя дагаворы на сацыялістычнае супрабінства паміж калгасамі таксама ляжыць у калгасных канцелярыях. Нормы выпрацоўкі не вывешаны на вядных месцах. Апертыўныя кіраўніцтва сацыялістычным супрабінствам на калгасных палях пакуль што адсутнічае.

Кіраўніцтва Уздзенскага раёна яшчэ вельмі слаба арганізуе аопылістычны саборнічтва мас калгаснікаў за высокі ўраджай.

М. АУХІМОВІЧ.

ЗА 1.200 ГЕКТАРАЎ НА ТРАКТАР

Сярод трактарыстаў Чашніцкай МТС шырока разгарнулася сацыялістычнае саборнічтва.

9 трактарных брыгад змагаюцца за выпрацоўку на кожны трактар «ХТЗ» не менш 600 гектараў пры норме 360 гектараў. Адначасова кожны трактарыст абавязваецца эканоміць па 500 кілаграмаў гаручага.

Асобныя брыгады ўзялі абавязковасць дабіцца больш высокай паказальнікаў. Брыгадзір 10 брыгады тав. І. Бятоха паставіў задачу выпрацоўку на кожны трактар сваёй брыгады па 750 гектараў і эканоміць па 1.000 кілаграмаў гаручага.

Рад трактарыстаў далі абяцанне

ўзараць па 1.000 і больш гектараў. Трактарыст-стакханавец тав. Кірыл Серабро будзе змагацца за выпрацоўку на сваім трактары 1.200 гектараў і эканоміць 1.500 кілаграмаў гаручага. Толькі за час вясновай сямбы т. Серабро абянаў ўзараць 400 гектараў. Трактарыста-стакханавца Анна Шчарбакова абавязваецца выпрацаваць 1.000 гектараў і эканоміць 700 кілаграмаў гаручага.

Працаваць толькі на добра і выдатна — абавязаліся трактарысты.

Дырэктар МТС павінен стварыць усе ўмовы для паспяховага выканання трактарыстамі ўзятых ім абавязковасцей.

Е. НАЗЛЮ.



30 сакавіка ў Маскву спецыяльным поездам прыбылі артысты — удзельнікі дэкада азербайджанскага мастацтва. НА ЗДЫМКУ: удзельнікі дэкады азербайджанскага мастацтва на Кур'ям вавале ў г. Маскве. Фото Э. Буеўскага (ФФ).

часе маскоўскіх дэкада, у якім азяючым блыску прадстала творчасць народаў Саюза, якія неадзінамі багаты адкрыліся ў скарбніцы народнага мастацтва.

Побач з паказам свайго, выдатнага мастацтва ў Маскве, майстры нап'явалі нашых тэатраў, у сваю чаргу, імкнуцца ўсебакова азнаміцца з вилічым мастацтвам виліка рускага народа. Рускі народ стварыў невячэрна-нацыянальны культурны каштоўнасць, увайшоўшы ў жалезны фонд сусветнай культуры. Гэты каштоўнасць па праўду сталі адбіткам уіх народаў Саюза, аказваючы жывацорны ўплыў на развіццё іх мастацтва. Адна з неадзінаў заслуг праведзеных у Маскве дэкада нацыянальнага мастацтва заключалася ў тым, што яны сярпа-

юць творчаму збліжэнню і абмену культурнымі заваяваннямі народаў.

Следам за Украінай, Грузіяй, Узбекскай і Казахскай ССР дасягнулі свайго мастацтва выхуцця паказальнікі і саветкі Азербайджану. Па запрашэнню Усеазаюнага камітэта па справах мастацтваў калектывы дзяржаўнай оперы і балета ім. М. Ф. Ахундава і Азербайджанскай оперы і балета ў Маскву для ўдзелу ў дэкадзе азербайджанскага мастацтва. Следам за Наталкай-Палтаўцай, Арсенам, Гюльсарай і багатыром Тарынам глядзячы сталіцы Саюза ўбачаць мужага спевака Ашыг Гарыба, прыгожую Шах-Сенем і боестрыгнага народнага героя і спевака Кёр-Оглу.

Советцам Азербайджану ёсць чым ганарыцца, ёсць што паказаць. Тэатр

МАЛЕНЬКІ ФЕЛЬБЕТОН ЧАЛАВЕК

З КІСЛАЙ МІНАЙ

Ёсць шчы такія работнікі. Гэта катэгорыя хмурых людзей. У іх заўсёды кіслая міна, заўсёды яны ў дрэнным настроі. Такія работнікі не бачаць перад сабой жывога чалавека. Перад імі адзіны абслугоўвання, якім ёсць п'яна назва: пакупнік, наведвальнік, глядач, кліент, абанент, пацэнт.

Чалавек зайшоў у магазін. Ён хоча купіць пару брук. За стойкай стаіць прадавец Саладоўнік з кіслай мінай. Пакупнік да яго звяртаецца. Прадавец не ўдасцойнячы пакупніка нават позіркам, кідае на стойку пару брук. Праз гэтым робіцца такое выражэнне твару, быццам ён прагнуў муху.

— Мне гэтыя брукі не палабаюцца. Пажаўце, калі ласка, другую пару.

— Не палабаюцца, не трэба. Іншых няма. Не атрымаўшыце, грамадзянін. Не вы адны. Вы прышлі сюды купіць што-небудзь ці толькі патаравацца? У прадаўца выражэнне твару стала на столькі грозным, што, здавалася, вось-вось ён накінецца на пакупніка і прама-наступе на яго твары некалькі прымаў боку.

— Вядома, купіць хачу. Што ён дэюнае пытае!

— Калі хочаце купіць-купляйце, а не атрымаўшыце залара прадаўца, які можа і б'ць таго залат.

... На пошту зайшоў малады чалавек. Твар яго вельмі радасны, вочы больш вяселішы. У руках ён трымае пісьмо. Хто ведае, можа гэты малады саветкі грамадзянін прышоў, каб адправіць пісьмо сваёй вахачцы і таму ў яго такі надзвычайны настрой. А можа, гэта пісьмо балькам з паведамленнем аб з'яўленні аказана на выдатна, або можа якая-небудзь іншая радасная навед адбылася ў жыцці маладога чалавека і ён спыніўшы падзвіжніцтва ў сваім другам, — ці мала радасных падзей прыносіць нешта выдатнае саветкам жыццё кожны дзень, кожную гадзіну! Маладому чалавеку хацелася адправіць пісьмо вахачцы. Для гэтага трэба купіць маркі, прыклеіць іх, зладзіць пісьмо і атрымаць квіток. Аперачка, як бачыць, нескладаная.

За ваканам сядзіць жанчына ў зялёным бярэце, які трымаецца на «чэсным слове». Яна гутарыць з другой жанчынай, якая стаіць каля яе.

— Мне трэба адправіць казакое пісьмо, — вельмі далікатна звяртаецца малады чалавек.

Аднаму не паспелала.

Пасля другога звяртання жанчына, нават не паглядзеўшы, хто з ёю гаворыць і не спыніўшы размовы ў сваёй паўгай, з металічным ітаначным ўголас вышліла:

— Ну і што-ж з таго, што вам трэба адправіць казакое пісьмо. Трэба — адпраўляйце. Пярэчаннаў няма.

Настрой у маладога чалавека спаваўся. Дзе падзеўся вясёлкі блыск вачэй! Дзе падзеўся чароўная ўсмішка?

Ён, нарэшце, дабіўся адпраўкі казакоега пісьма, але настрой астава паспаваным. А ўсяляк віной-жанчына з кіслай мінай, якая сядзіць за ваканам і не бачыць людзей, а бачыць толькі абслугоўваемыя адзіны.

Чалавек з кіслай мінай — ці патрэбна нам такі работнік? Саветкі грамадзянін, будзь ён у році пакупніка, глядзя, наведвальніка, кліента, пацэнта, абанента, хоча, каб яго абслугоўвалі не смекачыя людзі, не людзі з кіслай мінай; ён хоча, каб яго сутраваў з вясёлым, усміхаючымся тварам, калі ён заходзіць што-небудзь купіць ці што-небудзь адправіць; ён хоча, каб з ім ветліва і культурна абходзіліся; ён хоча, каб лічыліся з яго густам, з яго жаданнямі, таму што ён — самы багаты ў свеце пакупнік, самы культурны і патрабавальны глядач, самы высокі паціпель прыгожага і, галоўнае, таму, што ён — саветкі грамадзянін!

С. ПРАУЦОУ.



Да 200 тысяч першамайскіх дзінчых папрукаў выхуе меская калдзіцеравая фабрыка «Копунара». НА ЗДЫМКУ: стаханавца расфасовывае ізаа. Ольга Ішкаўеўца ў аэрамаксіне дзінчых папрукаў. (Васіліцафот.)

БЕРАГЧЫ ЛЯСЫ АД ПАЖАРАЎ

2 ліпеня 1986 года быў выдан дэкрэт урада СССР аб выдзяленні лясоў у водаахоўную зону, аб устааненні 20-ці кіламетравай забароннай паласы ў вярхоўях рак Дняпра і прытока яго Бярэзіны (да м. Вярэзіна) і 6-ці кіламетравай паласы па раках Заходняя Дзвіна, Сож, Прыпяць і ніжнім цячэнні Дняпра і Бярэзіны. На тэрыторыі гэтых палос забаронена акая-б там ні была рубка лесу.

Гэты закон абавязвае лясных работнікаў, шляхам правільнага выдзялення гаспадаркі, захаваць лясы, якія дзяржава прызначае вылікую ролю ў справе барацьбы за высокі ўраджай, за ачышчэнне лозуна таварыша Сталіна ад штогоднім атрыманні 7-8 мільяраў пудоў зярна.

Лясы Беларусі маюць велізарнае і прамысловае значэнне. У нас ёсць мільёныя запасы такой каштоўнай драўніны, як фанерная ольха і брова, запалкавыя асіна і рад іншых высокакаштоўных парод, якія ідуць на ўмацаванне абароназдольнасці нашай радзіны.

Таму зусім аразумела важнасць даража заахоўвання лесу. Між тым ачыльная растрата лясога фонда, лясных пажары прыносяць краіне штогод мільёныя страты.

Лесазаахоўчыя арганізацыі, асабліва тэст «Леобел», сваёй агіднай работай ствараюць абстаноўку, палічваючы алямынікам, дыверсантам падшываць лясы. Нярэды і такія выпадкі, калі лесаважаваніцелі з прычыны нявоечасовай ачыткі лесасек, самі палілаваюць лес. Гэта мела месца ў Асіпавіцкім лесасе, дзе за адзін дзень 14 красавіка 1987 г. згарела 121 гектар лесу. Такія-ж выпадкі былі і ў іншых лесасеках.

Урокі мінулага года, калі лясныя пажары ахалілі ў раёне раёнаў велізарныя плошчы, не ўлічаны. У Клічэўскім, Касцюковіцкім, Аршаўскім, Асіпавіцкім, Рэчыцкім, Петрыкаўскім, Жыткавіцкім, Чэрвеньскім і ў многіх іншых леспрагмаках, а таксама Бабыніцкім, Кастрычніцкім і Іванаўскім мехпунктах не выконваюцца дырэктывы ўрада, і на прыклад мінулага года лесасекі не ачышчаюцца ад парубачных астаткаў. Не ачышчаных лесасек ужо ў біягучым годзе налічваецца больш 8.600 гектараў.

Канкрэтных вінаватых з'яона парушаючых урадавы закон трэба прыцягваць да адказнасці.

Ф. Т. КЛЯШЧОУ.

ВЯЛІКАЕ САДРУЖАСТВА

ДЭКАДА АЗЕРБАЙДЖАНСКАГА МАСТАЦТВА

«Дружба паміж народамі СССР — вялікае і сур'ёзнае заваяванне. Без пакуль гэта дружба існуе, народы нашай краіны будуць свабодны і непераможны, — гаварыў таварыш Сталін. Наша радаснае жыццё, уся наша саветская развіццё і штогадзінна дае выдатны прыклад гэтай непарушнай сталіскай дружбы народаў. Яркая праўдзіна заходзіць яна і ў галіне мастацтва. Лепшыя дасягненні ў галіне нацыянальнага мастацтва быстра становяцца здабыткам усіх народаў Саюза. Тэатры, кіно, музыка, сімфанічныя аркестры, рэжысёрскія і творчыя калектывы, якіх так многа ў нашай вялікай сацыялістычнай краіне, жыўчы адзінай брацкай сям'ёй, наспына абменьваючыся творчым вопытам і ўзаемаўбагацаючы адзін аднаго.

У асабных мастацтва няма той дэкады варажасці, якая падзяляла калісьці народы. На якой-бы мове ні гаварылі работнікі мастацтва, якой-бы ні была арганізацыя і самабытнаў іх творчасць, іх усіх азваваюць алына агульнай ідэяй, думкай і пачуццямі. Усе яны з найвышэйшым творчым агульнам працуюць на карысць сваёй любімай радзімы, усіх іх натхняюць грандыёзныя пераможы сацыялізма.

У влччэнным сядзе саветскага мастацтва, аружаны найвышэйшымі

— Дружба паміж народамі партыі і ўрада, свабодна радзіна і развіваюцца таленты народа. Ленінска-сталінска нацыянальна-патрыятычнае да варага жыцця прыгечанна раней народа за бясчечыла брацкае садружства іх культур. Гэта асабліва рэльефна і ярка выявілася ў праведзеных дэкадах нацыянальнага мастацтва ў Маскве. Украінекі, грузынекі, казакскі, узбекскі народы прадэманстравалі на гэтых дэкадах магутны росквіт сваіх культур. Кожная дэкада нацыянальнага мастацтва становілася святкам не толькі для працоўных чырвонай сталіцы, але і для ўсёй нашай краіны. За выступленнямі украінекіх, грузынекіх, казакскіх, узбекскіх майстраў мастацтва сатыла мномаліліна аўдыторыя азнаміцца саюзнымі рэспублікамі, увес саветкі народ радаваўся і ганарыўся іх поспехамі.

На працягу многіх стагоддзёў мясцовыя феадальны, а за ім і каланізатары самадзяржаўны душылі, праследвалі народную творчасць. Але нават і ў змрочныя годы ганенняў і гвалту народы стваралі выдатныя ўзоры мастацтва, выражваючы іх гнеў і янацьніцтва да прыгнечальнікаў, іх гора і радасць, іх надзеі. Вы

ЧЭХАСЛАВАЦКІ КАНГРЭС АБАРОНЫ МІРУ І ДЭМАКРАТЫ

ПРАГА, 4 красавіка. (БЕЛТА). Учора завяршыўся II чэхаславацкі кангрэс абароны міру і дэмакраты, які працягнуўся 2 дні. На кангрэсе прысутнічалі дэлегацыя грамадскіх арганізацый Францыі на чале з генеральным сакратаром Усагульнай канфедэрацыі працы Жю. Ен, між іншым, заявіў: «Дэмакраты да гэтага часу не кар-

дывалі сваіх намаганняў да захавання міру, дзейнічалі недастаткова энергічна. Пара гаварыць яонай мовай і ралуча дзейнічаць». У сваёй рэзалюцыі кангрэс заклікае прыхільнікаў свабоды і незалежнасці народаў да рашучай барацьбы за дэмакратыю і мір, супроць інтрыг палітычнай вайны.

ГЕРМАНСКАЯ ПАГРОЗА ЧЭХАСЛАВАКІ

ВАРШАВА, 4 красавіка. (БЕЛТА). Па словах пражскага карэспандэнта газеты «Кур'ер варшаўскі» ў асабістых гутарках з ім некаторыя генералы адкрыта заяўляюць, што «сучасны крызіс у Чэхаславакіі немінучы. Гэты крызіс не абавязкова павінен мець характар вайнаў пачатка (узброенага выступлення). У сілу фактаў можа ўзнікнуць такое становішча, што чэхаславацкі ўрад павінен свайго аўтарытэта ў Судэцкім-намыскай вобласці і што будзе створан паралельны мясцовы (гітлераўскі) ўрад. Калі гэта

адбудзецца, Прага апынецца перад выбадам: або прызнаць гэты мясцовы ўрад, або выступіць супроць яго ўзброенай сілай, што, безумоўна, палігне за сабой умяшанне Германіі».

ЛОНДАН, 4 красавіка. (БЕЛТА). Паводле паведамлення венскага карэспандэнта «Дэйлі тэлеграф энд Морнінг пост», за апошнія дні ў паўночнай частцы Аўстрыі апынуліся значныя перасоўванні германскіх войск. Пяхотныя і артылерыйскія часткі сцягаюцца да чэхаславацкай мяжы.

АўСТРЫЯ—ПАД ФАШЫСЦКІМ БОТАМ

ЖЭНЕВА, 4 красавіка. (БЕЛТА). Газета «Баслер нахрытэн» паведамляе, што ў красавіка некалькі членаў былога аўстрыйскага ўрада Шуніна і кіруючай «італьянскага фронту» былі пераведзены пад ваеннай аховай з Вены ў канцэнтрацыйны лагер Дахау ў Германіі.

ЖЭНЕВА, 4 красавіка. (БЕЛТА). Як паведамляе базельская газета «Нацыяналь прейтунг», па распараджэнню кіраўніка аўстрыйскіх гітлераўцаў Біркені ванфіксавана маёмасць усіх аўстрыйскіх прафсаюзаў, якія уваходзілі ў прафсаюзае аб'яднанне Аўстрыі.

Аўстрыйскія газеты паведамляюць, што ў бліжэйшы час у Аўстрыі будзе ўведзена працоўная паянасьць.

ВАРШАВА, 5 красавіка. (БЕЛТА). Як паведамляе газета «Работнік», германскія фашысцкія ўлады будуць вялікі канцэнтрацыйны лагер блізка ад Зальцбург, у Аўстрыі. Азначыўшы, што ў Зальцбургу, дзе нарадзіўся Монарх, штотод адбыліся музыкальныя фестывалі, газета піша: «Ад гэтага часу ў Зальцбургу замест музыкі будзе раздавацца стогны зняволеных».

Новы цяжар для германскіх працоўных

БЕРЛІН, 5 красавіка. (БЕЛТА). Сёння германскі ўрад аўблікаваў распаўсюджванне аб выпуску новай пазыкі на суму ў 1 мільярд марак. Такім чынам, у 1938 годзе выпускацца ўжо другая пазыка (першая была выпушчана ў студзені).

Калі вы станеце ля наберажнай Масквы-ракі, каля Дома Урада, то перад вачымі вачыма разгорнецца велічная панарама новага будаўніцтва на процілеглым берагу, будаўніцтва, маштабаў якога яшчэ не ведае свет.

ПОЛЬСКА-ІТАЛІЯНСКІЯ ПЕРАГАВОРЫ

ВАРШАВА, 4 красавіка. (БЕЛТА). Лонданскі карэспандэнт «Газеты польскай» звязвае англя-італьянскія перагаворы з перагаворамі паміж Польшчай і Італіяй.

Італьянскага міністра замежных спраў Чыано ў Варшаву.

ВАРШАВА, 4 красавіка. (БЕЛТА). Ва ўрадавым друку ўсё часцей з'яўляюцца адкрытыя заявы, што Польшча павіна следваць прыкладу італьянскага і германскага фашызма «у розных абласцях унутранага жыцця».

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙННІ Ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ
ХАНЬКОУ, 5 красавіка. (БЕЛТА). У правінцыі Шансі баі ідуць ў некалькіх раёнах. Каля Тунгуаня, у паўднёва-заходняй частцы правінцыі, ужо некалькі дзён адбываюцца артылерыйскія боі. Паводле паведамлення камандзіра адной з дывізіяў 8-й народна-рэвалюцыйнай арміі, 31 сакавіка вялікі бой адбыўся ў раёне Лячэна (паўднёва-ўсходняя частка правінцыі). Раённае кітайскае войскае падпарадкаванае атрады да шасейнай дарогі і навілі на японскую калону ў 180 ваенных грузавікоў з боепрыпасамі. На кожным грузавіку знаходзілася 5-6 чалавек аховы. У трохгадзінным баі ўся японская ахова была знішчана. Кі каму бою падлілі японскія палмацаваны ў 1000 чалавек. Новы бой таксама скончыўся паражэннем японцаў. Забіта было звыш 500 японцаў на чале з камандзірам Марамато. Кітайскія заахвалі больш 700 вінтовак, 12 кулямётаў, 4 паліявыя гарматы, некалькі сотняў комплектаў абмундыравання і коўпраў, а таксама вялікую колькасць патронаў. На месцы бою кітайскія войскі спалілі 180 японскіх грузавікоў і боепрыпасы, якія нельга было ўзяць з сабой.


У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ
ШАНХАЙ, 5 красавіка. (БЕЛТА). У раёне Ханьжоу кітайскія войскі пасля прайздзяння баёў зноў уварваліся ў горад Фуян. Ідуць вучыліны баі. Фуян мае вялікае стратэгічнае значэнне. Захват яго адкрывае кітайцам шлях да горада Ханьжоу.

ШАНХАЙ, 5 красавіка. (БЕЛТА). Кітайскія газеты паведамляюць, што на японскіх аэрадромах у вобласці Шанхая знаходзіцца 200 лясных самалётаў-бамбардыроўшчыкаў, дастаўленых з Італіі.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ
Іспанскае міністэрства абароны паведамляе, што пачу на 4 красавіка атакуючая частка мараканцаў і інтэрвентаў пранікла на паўднёва-заходнюю Украіну г. Лерыды (чыгуначны вузел у Каталоніі) і занялі вакал. У сувязі з гэтым рэспубліканскія часткі эвакуявалі Лерыду, умяцаўшыся на новых пазіцыях у вобласці горада. 4 красавіка атакі фашыстаў на чыгуначны мост каля Лерыды былі адбіты. На поўнач ад Лерыды мяцежнікі занялі вёскі Альбеса, Альхеры і Альфарас.

Паводле паведамлення іспанскага міністэрства абароны, мяцежнікі пачалі наступленне ў сектары Марэлья, што на паўднёвы захад ад Гандэса.



Макет Палаца Совецкаў.

НАЙВЯЛІКШЫ МАНУМЕНТ СТАЛІНСКАЙ ЭПОХІ

Калі вы станеце ля наберажнай Масквы-ракі, каля Дома Урада, то перад вачымі вачыма разгорнецца велічная панарама новага будаўніцтва на процілеглым берагу, будаўніцтва, маштабаў якога яшчэ не ведае свет.

лі 30 тысяч чалавек — насельніцтва цэлага горада.

Гісторыя чалавецтва не ведае такіх грандыёзных пабудов, як Палац Совецкаў. Буйнейшым у свеце будынкам зараз з'яўляецца Нью-Арскі небаскроб Эмпайр Стэйт Більднг. Вышыня яго — 407 метраў. Славуццю Эфэлову вежу ў Парыжы можна схаваць у гэтым небаскробе: яе вышыня роўна толькі 300 метраў.

Аб каласальных маштабах Палаца Совецкаў можна меркаваць па тым, што ўнутраны транспарт яго складае каля 190 ліфтаў і каля 90 эскалатараў.

Але абодва гэтыя грандыёзныя сучасныя будынкі ўстаўляюць на свеч размах Палаца Совецкаў. Ён зойме тэрыторыю ў 125 тысяч квадратных метраў. Двухкілометровы шлях трэба будзе зрабіць, каб абысці гэты будынак. Маючы вышыню ў 415 метраў, Палац будзе ўвечна статуяй Валадыміра Ільіча Леніна. Вышыня гэтай статуі дасягне 100 метраў.

Цікавы праект механізаваных гардэробаў. Да гэтага часу такіх гардэробаў не выработалі ні ў нас, ні за граніцай. Пры звычайных гардэробах Палаца Совецкаў спатрэбілася б трохтысячная армія гардэробшчыкаў.

Уявіце сабе паралюю лесніцу, шпрынц якой роўна шырыні маскоўскай Свэрдлоўскай плошчы (был. Тэатральная плошча). Такая будзе шырыня параднай лесніцы, выдучай да галоўнага ўваходу ў Палац Совецкаў—113 метраў! Малы зал з'явіцца самым больш тэатральным будынкам у Еўропе. Ён будзе ў тры разы больш маскоўскага Вялікага тэатра. 6.000 чалавек змогуць адначасова глядзець тут спектакль.

Зараз спецыялісты маскоўскага заводу пабудова-транспартных пабудов ужо спраектавалі сямні гардэроба для Палаца Совецкаў, якія прыводзіцца ў рух электратарам. Наведвальнік сам зможа змяніць сваё адзенне ў кабінку і ўзяць яго агульна. Ніякіх гардэробшчыкаў не спатрэбіцца. На атрыманне адзення наведвальнік затраціць усяго толькі 30 секунд.

А ўсяго Палац Совецкаў умясціць ка-

ля 30 тысяч чалавек — насельніцтва

У ГОНАР 1-га МАЯ

Сталаўні і ўдарнікі менскага скурава «Большык» рыхтуюць дастойную сустрэчу пролетарскаму святу—1-га Мая. За першы квартал прадпрыемства вывусціла вальвоў прадукцыі на суму 2.266.336 руб. (102,18 проц. плана). Зараз на ініцыятыве ленінскіх стругалей на ўсіх цехах заводу разгарнулася першамайская спарборніцтва. Узяты абавязальствы рабочыя падмапоўваць канкрэтныя справы.

Цеха Валодзіна — 241 проц. нормы. Глейцоўшчыкі другога хромавага цеха ў гэты дні выконваюць свае нормы на 275 проц. — на 108—113 проц. больш, чым у сакавіку.

Брыгада стругалей другога хромавага цеха ў сярэднім штодзённа выконвае план на 161 проц. — супроць 139,2 проц. у сакавіку. Брыгада стругалей першага хромавага цеха выконвае план на 146 проц. — на 12 проц. больш, чым у сакавіку.

Калектыву рослаўскага вагоннарамонтнага заводу выклікаў на сацыялістычнае спарборніцтва рабочых менскага вагоннарамонтнага заводу імя Янкіна.

Ряд сталаўніаў дабіліся новых вытворчых перамоў. Дэбяральшчыня першага хромавага цеха тав. Вызкок дала 230 проц. нормы, а дэбяральшчыня гэтага-ж

Рабочыя, спецыялісты і служачыя заводу, прыняўшы гэты выклік, уключыліся ў сацыялістычнае спарборніцтва за дастойную сустрэчу 1-га мая. Калектыву заводу абавязаваліся разгарнуць спарборніцтва дабіцца дэбяральшчыні вышэй за красавіцкага плана і пакрыць запасы чынасьці першага квартала.

ЗА ПРАВА БЫЦЬ СЦЯГАНОСЦАМ НА ПЕРШАМАЙСКІМ ПАРАДЗЕ

Ваявы сцяг Н-скай кавалерыйскай часткі ўручач за заслугі ў баіх супроць ворагаў сацыялістычнай барацьбы.

Гэты гонар атрымаюць маладыя байцы, маладыя камандзіры, лейтэнанты. Наперадзе ў першамайскім спарборніцтве ідуць курсанты Улагінскаў і Чэулін, наменскі палітрукоў — выдатнік баявой і палітычнай вучобы, малады бас-куляміст Калінін і малады камандзіры Корнін і Мандзякоў, залесены на дошку гонару ВВА.

Сярод усяго складу часткі шырока разгартаецца сацыялістычнае спарборніцтва за дастойную сустрэчу міжнароднага дня пролетарскай салідарнасці—1-га Мая, за права несіці сцягі на першамайскім пара-

Вялікі гонар быць сцяганосцам на першамайскім параде і гэтага гонару дасягнуць камандзіры і камандзіраў часткі, імячучыся ў першамайскім спарборніцтве дабіцца выдатных паказальнікаў.

ПІСЬМЫ МАЛАДЫХ ПАТРЫЁТАЎ

З усіх канцоў Савецкага Саюза ідуць пісьмы ў адрас менскага ваеннага вучылішча імя М. І. Калініна. Савецкая моладзь палка імячэцца быць камандзірамі, зрабіць службу ў Чырвовай Арміі пажанцаваў професіяй.

Пісьмы з Саратава, з Кіева, з Чувашскай ССР.

З Магілёва піша студэнт тав. Доўнар, з Калініна — малады камандзір тав. Буцінскі, з Усходняга Казахстана — камсамолец, выдатнік вучобы Трафімаў. Ёсць

У гэтых пісьмах маладыя савецкія патрыёты горача выражаюць бязмежную любоў да сваёй кудоўнай радзімы, імкнэнне ўбодзі славы маваць яе бававу магутнасць. На імя начальніка вучылішча ўжо паступіла звыш 50 ваяў з просьбай залічыць курсантамі вучылішча.

НОВЫ КІНОТЭАТР У МЕНСКУ

К Першаму мая на тэрыторыі парка культуры і адпачынку (праект імя Пуціна) адбудзецца вучылішча імя М. І. Калініна. Савецкая моладзь палка імячэцца быць камандзірамі, зрабіць службу ў Чырвовай Арміі пажанцаваў професіяй.

У гэтых пісьмах маладыя савецкія патрыёты горача выражаюць бязмежную любоў да сваёй кудоўнай радзімы, імкнэнне ўбодзі славы маваць яе бававу магутнасць. На імя начальніка вучылішча ўжо паступіла звыш 50 ваяў з просьбай залічыць курсантамі вучылішча.

ЛЕТНІ СПАРТЫЎНЫ СЕЗОН 1938 ГОДА

Спартыўны сезон 1938 года дасць многа цікавага. Футбольныя сустрэчы пачаюцца 2 мая біт-турнірамі і гарадскімі роўнамернымі першынствамі на ўсіх гарадах БССР.

Веласпедысты ў гэтым годзе будуць удзельнічаць у другім усебеларускім велатурні, які адбудзецца 24 чэрвеня, у роўнамерным асабістым каманднага прадпрыемства БССР па шашы і кроку, у масавых велакросах БССР, прысвечаным міжнароднаму юнацкаму дню, а таксама ў другім савецкім велатурні.

У абласных агульных роўнамерных «Кубак БССР» будуць аспрэчаны 30 каманд. Каманды «Дынама», «Спартак», «ІІІ» і інштату фізкультуры прымуць удзел у роўнамерным «Кубка БССР».

Асабіста цікавымі будуць таварыскія футбольныя сустрэчы з найменшымі камандамі Масквы, Ленінграда і інш. гарадоў Саюза.

Лёгкаатлетычны сезон пачнецца гарадскімі веснавымі кросамі, а таксама традыцыйным усёагульным кросам імя Шверніка, у якім прымуць удзел лёткаатлеты БССР. У чэрвені адбудзецца традыцыйны матч трох гарадоў: Менск, Віцебск, Гомель. Беларускае бегуны прымуць удзел у вялікім традыцыйным кросе імя К. Е. Варашчыка і марафонскім бегу, які адбудзецца ў верасні месцы ў Менску. Лёгкаатлетычны спартыўны сезон завяршыцца міжнароднымі сустрэчамі.

Беларускія гімнасты ў мінулыя месяцы прымуць удзел у роўнамерным асабістым каманднага першынства ССР, а ў ліпені — у першым усебеларускім гімнастычным свабоднага Раскольнікава Ф. Ф. ад абавязковаў поўнамоцнага прадстаўніцтва ССР у Балгарыі.

ХРОНІКА

Намесні адказнага рэдактара І. М. ОФЕНГЕЙМ.

Беларускі Дзяржаўны Драматэатр

Гукавы кіноапарат «Пролетарыя»

Гукавы кіноапарат «Спартак»

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь»

Гукавы кіноапарат «Сокровішчы»

МЕНГОПРОМГАНДАЛЬ

Музыкальныя інструменты

Балайкі, мандаліны, гармоні, гітары, домры і інш.

Купляйце ў магазінах МЕНГОПРОМГАНДАЛЬ

Універмаг культтавараў — рог Совецкай і Валадарскай 29/9.

Дзяржаўны Музыкамедыя БССР (Паміж Дзяржаўнага тэатра БССР)

6 і 7 красавіка

«СНАДЭВА В МАЛІНОВКЕ»

Пачатак у 8 г. 15 м. веч.

Гукавы кіноапарат «ІНТЭРНАЦЫАНАЛЬ»

Ад 7 красавіка

Гукавы мастацкі фільм, вытвор. Дзяржаўнапрамгандаль.

КРЫЛАТЫ МАЛЯР

Пачатак сеансаў: 6.30, 8, 9.30 і 11 г.

ПАТРЭБНЫ ШОФЕРЫ для работы на машынах «ЗИС-5» на раёне.

Звартацца: Калін на 5, Менгартон.

Савецкія Апельсіны

Беларуская база «СОЮЗОПТБАКАЛЕЯ»

МАЕ П РОДАЖЫ

ІСПАНСКІЯ АПЕЛЬСІНЫ (роўнай калібравы)

ЗАКАЗЫ патрабуюць і тэлеграфічна і па пошце ў адрас: АПЕЛЬСІНЫ. Пачатак у 8 г. 15 м. веч. г. Менск. Няміга № 1 Беларускай базе «СОЮЗОПТБАКАЛЕЯ» тэл. 20-333.

ЗАКАЗЫ выконваюцца паводле АДПЛАНА. Пачатак у 8 г. 15 м. веч. г. Менск. Няміга № 1 Беларускай базе «СОЮЗОПТБАКАЛЕЯ» тэл. 20-333.

ПАКУНІКІ ПАТРАБУЮЦЬ на ўсіх прадуктовых магазінах, ларках, будаўніцтвах ІСПАНСКІЯ АПЕЛЬСІНЫ. БЕЛАРУСКАЯ БАЗА «СОЮЗОПТБАКАЛЕЯ».

ЗБ РАЙЦЕ ШЭРСЦЬ-ЛІНЬКУ!

РАБОТНІКІ СОЦЫЯЛІСЦЫЧНАЯ ЖЫВЕЛАГАДУЛІ!

Штодзённая чыстая рагатаў жыўбы і ковай вясной, у часе літкіх і халодных іх працадольнасць, павышэнне ўдой малочнага жывёлагадулі.

Звычайны шэрсць-ліньку, вы павышчыце сваёй даход і дасце фабрыкам на мільёны рублёў дадатковай прадукцыі.

ДЯЯРКІ, ПАСТУХІ, КОНЮХІ

ЗВЯРАНЕ І ЗДАВААННЕ ШЭРСЦЬ-ЛІНЬКУ СІСТЭМЕ СПАЖЫВАКАПЕРАЦЫІ (селяно, аголтунікам).

ПАНА НА ШЭРСЦЬ-ЛІНЬКУ СТАНОЎЛЕНА ЗА КІЛОГРАМ

Велыя	Чырвоныя і торныя	Іншыя колеры
Кароўя	Конская	Кароўя
Конская	Кароўя	Конская
Кароўя	Конская	Кароўя
4 р. 80 к.	5 р. 80 к.	4 р. 20 к.
5 р. 40 к.	3 р. 60 к.	3 р. 90 к.

УВАГА: Шэрсць перасартаваная на конскую і кароўю, прымаецца па цане на конскую шэрсць.

Здачыны шэрсць-ліньку прадаюцца калюны на складах прамысловых тавараў.

БЕЛКААПЕРАЦЫЯ.

М. Л. Ш.